



Беларускія Ведамасьці

Нью-ЁРК – ВАРШАВА, люты-красавік 2006 г.



Святы Сынаг Свабоды і Незалежнасці

(фота: Яўген)

ТРЭБА ЛЮБІЦЬ СВОЙ НАРОД

Часам, размаўляючы з маладымі беларусамі, ці чытаючы іхныя лісты, чую як наракаюць яны на свой народ, што ён такі да гэтакі, ды несвядомы, ды паслённы, ды не шануе свайго, ды баязлівы, ды ня хоча змагаца за сваё шчасльце, ды здрадлівы, ды скілецца перад акупантам і г.д., і злуоща на сваіх людзей, выказваюць непавагу і гатовыя адмовіцца і ўзыненавідзецы.

Гэтыя маладыя людзі ўшчэ не разумеюць, што яны самы ўжо стаяць на шляху да здрады. І пакуль ім жывецца цяжка, так як і бальшыні беларусаў, яны будуць толькі наракаць, што іншыя не ўзыняліся да іхных (як яны думаюць) высокіх думак і патрыятычных паміненняў. Але калі ім зас্বіцецца фартунा ў бізнесе, у грашах, у сацыяльным становішчы, у службe, у кар'еры, то шмат хто з такіх людзей замыкаецца ў сваіх інтэрэсах і хавае ідэалы пад печ, ці ў куфар на дно, каб не рызыкаваць сацыяльным камфортам. Тады гэтакі беларус, каб апраўдацца перад самым сабой будзе ў голас казаць, што народ дурны.

Колькі я ўжо наглядзеўся на гэтакіх людзей, на такія прыклады. Гэта адзін з пратаптаных шляху здрады ў няволі, гэта дарога, якой ішлі шмат якія выхадцы з сялян і бедных пластоў грамадзства.

Супрацьпаставіца такому нявольніцкаму працэсу можа воля, духоўны чын і нацыянальная асьвета. Але толькі вольная нацыянальная дзяржава можа стварыць умовы для нармальнага культурнага разъвіцця асобы.

* * *

Ніколі нельга, асабліва ва ўмовах акупацыі і нацыянальнага прыгнёту, расчароўвацца, зневажаць і абзываць свой народ. Калісці сацыяльныя вярхі лічылі сябе людзьмі, а рэшту „народам”. Памятайма, што народ, гэта на нехта, недзе там. Народ — гэта мы ўсе. Народ — гэта мы. Такое ёсьць нацыянальнае і дэмакратычнае разуменне народа. Нельга затоптваць сябе ў грязь, асабліва калі нас усіх затоптваюць чужыя. Гэта негадзіва для чалавека. Усьведамленне адмоўных якасцяў народа павінна выклікаць жаданне пазбыцца гэтых недахопаў, а не імкненне ўцячаць, адмовіцца ад нацыі (ад самых сябе), ад культуры ды мовы. Пачынаць выпраўленне найлепш з сябе. Гэта першы крок, каб стацца асобай. І кіравацца трэба на станоўчыя прыклады, якіх шмат у нашай гісторыі і ў жыцці.

Трэба ўсьведамляць прычыны набытых „адмоўных якасцяў” людзей. Можа варта іншым сходзіць у Курапаты і падумамаць пра гэта там. Дзьвесце гадоў фізічна і духоўна вынішчалі наш народ. Забівалі лепшых. Толькі за саветамі ў мірны час забілі больш 2-х мільёнаў і толькі за тое, што былі беларусамі, зьнішчылі ледзь ня ўсіх беларускіх пісьменнікаў. А школа, а фальсіфікацыя гісторыі, а вынішчэнне памяці? Потым, калі Беларусь пачала адраджацца нішчыцелі сталі называць адраджэнне „экстрэмізм”, „дэстабілізацыя”. Яны хацелі захаваць стабільнасць магільніка, спакой съмерці, статус-кво таго пачварнага маразму, які яны стварылі ў нашым грамадзстве. „Статус-кво” — гэта ідэалёгія нішчыцеляў, мэтад па замацаваныні зьнішчэння і ператварэння яго ў норму існаванья.

Наш народ стаў ахвярай трох імпэрыяў у выніку зьбегу нешчаслівых абставін. Але ён увесі час змагаўся за волю ў ablічы лепшых сваіх прадстаўнікоў, ён ніколі не пераставаў ствараць, нават тады, калі вынішчылі ягоную эліту, а рэшта вярху здраджвала яму, абзываала, штурхала ў грязь.

Любіць і шанаваць свой народ неабходна, у якім бы стане, у якім бы нішчасці ён не апынуўся. Бо толькі з нашага народа можа быць наша будучыня.

Калі, напрыклад, на чыноўцы маці, ці на любімага бацьку напалі бандыты і сымяртэльна зьблілі яго, і выжыў ён скалечаны, кульгаючы, бяз зубоў з аднымі вокаў, са знявецкім тварам. То ці будуць дзеци і яго любіць? Ці будуць яны яго лячыць? Можа яны пачнучы саромеца яго калецтва і твару і назавуць яго страшыдлам і недалэнгам, завернуцца, кінуць яго і пойдуть ў съвет каваць сваё шчасльце? Пэўна ж не. Але калі б такое і здарылася, то хто стане вінаватым: хворы бацька ці дзеци, што зракліся яго? Трэба

памятаць простае правіла — *нікчэмнасьць эліт штурхае народ у няволю. Адсуннасьць эліт хавае яго ў небыццё.*

Ня трэба ніколі забывацца, што наша беларуская свабода дасягаецца намі праз мільёны няявінных ахвяр. Яны ляжаць у тысячах курапатаў па ўсёй Беларусі. Гэта такія ж самыя беларусы, што і цяпер. І было б найніжэйшай нізкасцю і змрочным абсурдам абвінаваціць у іхнія съмерці іх жа самых.

Шануйма ж сябе на справе, свой народ, сваю кроў, зямлю, мову, гісторыю і культуру, калі мы хочам быць, жыць і мець ад жыцця радасць. Для беларусаў цяпер і звойсёды, гэта ёсьць галоўная ўмова народнай свабоды. Пра гэта казалі ўсе вялікія беларусы ад Марцінкевіча да Багушэвіча да магутнага Быкаў. Восі людзі на якіх варта зважаць у хвіліны роспачы і сумненняў. І не забывайма (нават будучы на доле не забывайма), што быў вялікі Вітаўт і дзеяны Скарэна, мудры Сапега і рапучы Кастусь. Бы сорамна плакаць нашчадкам вялікай краіны і апускацца, каб плявалі народу ў твар. Не абзываць яго трэба, не адмаўляцца, не хавацца ў камфорце, у нару, у пойла, у гроши, у быт, а бараніць.

Свой народ трэба любіць як Бога, нават калі ён маўчыць.

Уступае ў жыццё новае пакаленьне беларусаў, якое ўжо ня памятае камунізму, але поўчай чашай паглынае ўшчэ ў яніні. Гэтыя вынікі — Беларусь у падпольі. Але хай жыве яна ў сэрцы, у душах, у галаве і на вуснах, хай кіруе ўчынкамі і жыццём, бо наша Беларусь — гэта наша Беларусь і толькі мы, беларусы, можам яе адрадзіць.

Зянон Пазняк

8 студзеня 2006 г.

МЫ НІКОЛІ НЕ ЗАБУДЗЕМ ХТО ПАДРЫХТАВАЎ НАМ АТАМНУЮ СЪМЕРЦЬ

16 красавіка 2006 г. Італьянская газета „La Stampa” публікуе інтэрв’ю з М. Гарбачовым, былым геніскам КПСС і прэзыдэнтам СССР. Гэтым разам яго распытаўлі пра Чарнобыльскую катастрофу. Ён адказаў на пытаныні ў гладкім стылі школьнага выдатніка, камсамольскага актыўіста, задаволенага сабой. Аказваецца, паводле ягоных словаў, яны ў ЦК ня ведалі пра маштабы катастрофы. Паслалі ў Чарнобыль ажно дзіве камісіі з Акадэміі навук, але ні пра што не здагадваліся. Калі італьянскі журналіст нагадаў яму, што ў Швэціі спэцыялісты-радыёлягі і ўлады неяк здагадаліся аб усім у першы ж дзень і началі даваць сігналы трывогі свайму насељніцтву і ўсяму съвету (нават савецкія грамадзяне даведаліся пра катастрофу з швэдскіх радыёстанцыяў), Горбі не міргнуў вокам. Цэковец пацвердзіў гэты факт і паведаміў, што „мы зрабілі ўсё, каб выратаваць людзей з пацярпелых раёнаў”. Італьянец распытаўваў яго ўшчэ пра „глазність” і „перестройку”, але чытага адказы было ўжо не цікава. Галоўным акордам бессаромнай хлускі і прывычных вывертаў крамлёўскага кіраўніка была нечаканая праўда пра першыя пасыльчарнобыльскія дні: „Галоўная наша задача была ўтым, каб пазыбенуць панікі”.

Наш камэнтар: Не спытаў (хутчэй за ўсё ня ведаў пра гэта) італьянскі журналіст у Горбі, чаму па загаду Крамля савецкая авіяцыя расстраляла над Гомельскай і Магілёўскай вобласцямі радыёактыўныя воблакі, што ішлі з Чарнобыля на Расею. Апусцыўшы на Беларусь атручаныя дажджы, Москва нават не паведаміла пра гэта нашаму насељніцтву. Сам Гарбачоў упершыню звязаўся на тэлеэкрэне роўна праз 13 дзён пасыля катастрофы, даючы ідэёцкія камэнтары пра катастрофу („всё под контролем, товаришчі...“). У першыя пасыльчарнобыльскія тыднірайкамы загадалі гнаць з атручаных тэрыторыяў сотні галаваў быдла („клапаціліся“

аб народнай гаспадарцы), а людзей пакідалі на атамны эксперымент. Масква нахабна хлусіла беларусам, украінцам і сваім жа рассейцам пра „нязначную тэхнічную непаладку на ЧАЭС”. Многія з гэтых фактав дадзены апублікаваныя і абмеркаваныя ў беларускім і украінскім грамадзтве. Нам нецікавыя маналёгі Гарбачова, аднаго з арганізатарав альтычалавечага злачынства ў красавіку-трайуні 1986 г. Гэта італьянцам ён можа вешаць спагеті на вушы, распавядоючы пра „гуманізм ЦК КПСС”. Мы ніколі не забудзем расейскія самалёты, якія апускалі на нашу зямлю, на наш народ атамную съмерць. Беларусы памятаюць аб гэтым маскоўскім злачынстве.

Валеры Буйвал

ЧАРНОБЫЛЬ — АКЦЫЯ ПАМЯЦІ І ПРАТЭСТУ

26 красавіка ў Курапаты прышлі сябры Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне” і Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ. Яны сабраліся на тэрыторыі Народнага Мэмарыялу „Лес Крыжоў”, каб у дзень 20-х угодкаў Чарнобыльскай катастрофы пакланіцца памяці ахвяраў нашага народу. „Чарнобыль = генацыд = Курапаты” — такі быў дэвіз мэмарыяльных мерапрыемстваў. Над грамадой луналі нацыянальныя Бел-Чырвона-Белыя сцягі. Людзі трымалі ў руках транспаранты „Чарнобыльская трагедыя — вынік злачыннай палітыкі Крамля” і „Не забудзем ахвяраў расейскага імперыялізму!” Фронтаўцы прыбрали магілы, усклалі да крыжоў кветкі, запалілі сівечкі і зінічы, сабраліся каля Крыжа Пакутаў. Засыпалі гімн „Магутны Божа”.

Сакратар Управы Фронту і Партыі Валеры Буйвал зачытаў зварот Зянона Пазнянка, Старшыні Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне” і Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ „Змагаймася з Чарнобыльскім генацыдам”. Потым ён звярнуўся да грамады: „Чарнобыльская катастрофа падзяліла жыхы ю нашага народу на дзве часткі — да і пасля Чарнобыля. Злачынны рэжым расейскай акупацыі з першых дзён пасля катастрофы груба падманіваў людзей. Масква мурам хлусыні адгарадзіла наш народ ад цывілізаціі сьвету. Яшчэ раз імперыя паказала свою ненавісініцкую сутнасць. Але чарнобыльская бядя сталася той рысай, калі наш народ, кінуты ў няшчасці, пачаў асэнсоўваць, што гарантыйяя нармальная чалавечага, нацыянальнага і сацыяльнага жыцця ёсьць свая, беларуская, незалежная Дзяржава”.

Адказны сакратар Управы Фронту і Партыі Алесь Чахольскі адразу пасля Чарнобыльской катастрофы ўдзельнічаў разам са сваёй вайсковай часткай ў працах па дапамозе пачырапеламу насельніцтву ў 1986 годзе. Ён сказаў: „Мы хацелі ўсёй душой дапамагчы нашаму народу ў ягонай бядзе. Працавалі, не зважаючы на небяспеку ў атручаных раёнах Беларусі. Але ж усе малі пераканацца ў злачыннасці маскоўскага імперыялізму, які не ратаваў, не адсяляў людзей, а прымушаў рабіць бязглузду „ліквідацыю” і „дэзактыўацыю”. А трэба было адразу адсяляць людзей, ратаваць дзяцей. Колькі такіх момантаў было за стагодзі расейскай акупацыі Беларусі — безліч, уся гісторыя расейскага валадарання тут ёсьць злачынствам. Расейскія акупанты забівалі нашых беларусаў тут у Курапатах, потым у Другую сусветную вайну пасыпалі непадрыхтаваную беларускую моладзь па камандзе Жукава ў бязглузды атакі бяз зброі на позынную съмерць. Так жа сама яны зьнішчалі нашу моладзь варварскім эксперыментам пасля Чарнобыльской катастрофы. І вось паўсталі сёньняшняя беларуская моладзь, якая ня хоча больш жыць пад акупацыйнай дыктатурай і палітыкай Масквы. Нашы юнакі і дзяўчата даюць нам прыклад мужнага змагання за свабоду Бацькаўшчыны. У гэтым ёсьць съветная надзея і будучыня Беларусі”.

Выступіў таксама Сяргей Папкоў, намеснік старшыні Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне” і Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ: „Масква, уся акупантская ўлада і яе структуры маўчалі пра сапраўдныя наступствы Чарнобыльской катастрофы. І цяпер антыхбеларускі

рускі рэжым заяўляе народу, што наступствы, маўляў, ужо пераадолены, што на атручаных землях трэба жыць і працаўваць. Гэта ёсьць злачынна хлусыня. Толькі беларуская ўлада, толькі незалежная Беларуская Дзяржава могуць аказаць сапраўдную дапамогу нашаму народу, выратаваць нашых дзяцей. Беларускі Народны Фронт пад кіраўніцтвам Зянона Пазнянка яшчэ на прыканцы 1980-х гадоў распрацаваў канцепцыю выратавання нашага насельніцтва. Трэба было высяляць людзей з пачырапелых раёнаў кампактна, а не раскідаць па розных месцах, дзе нельга жыць і дзе няма будучыні для дзяцей. Трэба лячыць людзей, а не праводзіць над імі эксперыменты. Чарнобыль, расейская акупацыя, сталіншчына, русіфікацыя нашага грамадзтва, прыніжэнне беларускай мовы і культуры — гэта злачынствы аднаго кшталту. Хіба тварыліся б на нашай зямлі такія злачынныя справы, калі б усе беларусы мелі нацыянальную годнасць і гонар, размаўлялі пад беларуску, калі б была сапраўдная вольная беларуская Дзяржава? Цяпер у



Мёртвая Чарнобыльская зона Беларусі.

(фота: В. Сямашка)

дзяржаўнай адміністрацыі, на вышэйшых пасадах у войску — большасць расейскія асаднікі. Што, хіба яны будуць ратаваць наш народ?! Таму патрэбная Народная Салідарнасць усіх беларусаў. Каб ная было гэтага шалёлага рэжыму. Каб выратаваць будучыню нашых дзяцей”.

Усе маліліся і ссыпалі гімн „Магутны Божа”.

Інфармацыйная камісія Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне” і Кансэрватыўна-Хрысьціянской Партыі — БНФ
26 красавіка 2006 г.

ЁРНІЦТВА НЕМЦАЎ У БЕЛАРУСІ

28 студзеня 2006 г. Нямецкая газета „Der Spiegel” паведамляе пра мемарыяльныя мерапрыемствы, што прайшлі ўчора ў Бундэстагу на Дзень памяці ахвяраў галакосту. Была хвіліна маўчаньня, дэпутаты стаялі, апусыцьшы галовы. Прэзыдэнт Бундэстагу Ламэрт у сваёй прамове заклікаў да супраціву любой форме антысемітизму і расізму.

Наш камэнтар: Усё было ўрачыста і велічна. Толькі вось наколькі шчыра? Ці сапраўды нямецкі эстэблішмент ачысьціўся ад гітлерскай спадчыны, ці сапраўды гатовы да супраціву злу? Мы добра памятаем шэраг нямецкіх гастралёраў. Русісты па адукацыі, яны курыравалі культурныя пытанні ў менскай амбасадзе ФРГ, а час ад часу ў размовах з беларускім патрыётамі высмеявалі нашу мову і культуру, з нахабнымі ўсымешачкамі зазывалі „улівачца ў вялікую Расею”. Пару гадоў таму амбасадар ФРГ Фрык наведаў Курапаты і выступіў там з беларусенавісініцкай прамовай. Сказаў, што „беларусы павінны ўзяць на сабе адказнасць за адмоўныя старонкі гісторыі СССР”. Бэрлінскі

дыплямат з манерамі штурмбанфюрэра казаў пра гэта на магілах тысячаў беларускіх ахвяраў расейска-савецкага тэрору супраць нашага народу і зноў нахабна ўсьміхаўся. На лісты пратэстай, якія беларускія патрыёты паслалі ў амбасаду ФРГ, Бундэстаг і МЗС ФРГ, адказу не было ніякага. У эсэсаўцаў гэта называлася — „abgemacht” („усё зроблена”). І справа на толькі ў лексісці і паводзінах німецкіх дзяржпрадстаўнікоў на мэмарыяльных мерапрыемствах. Мы бачым іхную антыбеларускую палітыку, іхны хаўрус з Москвой, мттай якога ёсьць ліквідацыя Беларускай дзяржавы і накіраванье мільёнаў беларускіх рабоў у Сібір, дзе яны павінны пампаваць нафту і газ для Нямеччыны. Ніяма веры крывадушным німецкім дыпляматам, хаўрусынкам гэбоўскай Москвы.

Валеры Буйвал

НІМЕЦКА-РАСЕЙСКАЯ ПАЛІТЫКА — КРЫНІЦА ВОЙНАЎ І НЕСТАБІЛЬНАСЦІ

28 красавіка 2006 г. Летувіская газета „Lietuvos Rytas” публікуе кніжны агляд на тэму прыроднай роднасці расейскага бальшавізму і німецкага нацыянал-сацыялізму. У 1970-80-я гады было шмат спрэчак вакол манаграфіі німецкага гісторыка Эрнста Нольтэ, прысьвежанай німецка-маскоўскаму супрацоўніцтву ў 1917-1941 гг. Нольтэ аргументавана съцвярджае, што без каstryчніцкай рэвалюцыі нацыянал-сацыялізм не прышоў бы да ўлады ў Нямеччыне, што без Леніна не было бы Гітлера. Думку разьвівае німецкі гісторык Гэрд Кёнэн у кнізе „Расейскі комплекс. Немцы і Усход. 1900-1945”. Гісторык паведамляе, як ужо праз два тыдні пасля каstryчніцкага перавароту 1917 г. кайзэр Вільгельм II выступіў за „хаўрус і дружбу” з новай Расеяй. Да пачатку Другой сусветнай вайны ў німецкай палітыцы не было супяречнасці паміж антыкамунізмам палітычнага кіраўніцтва ўнутры Нямеччыны і шчыльным супрацоўніцтвам з камуністычным рэжымам Крамля на зынешнепалітычным полі.

* * *

Даўно ўжо перажыты шок ад публікацыі сакрэтных дакументаў, якія съведчылі аб актыўным удзеле кайзэрскай Нямеччыны ў забесьпячэнні каstryчніцкай перамогі бальшавікоў-ленінцаў і аб маскоўскай дапамозе ў пабудове магутнасці Нямеччыны ў 1920-30-я гады. Пра гэта напісаныя кнігі і нават паказаныя дакументальныя фільмы па расейскіх тэлеканалах. Леніна з сябручкамі на німецкія гроши пераправілі ў пламбіраваным вагоне з Швайцарыі ў Петраград праз тэрыторыю Нямеччыны, якая знаходзілася ў стане вайны з Расеяй (!!!). Німецкі супэрэгент Парвус на працягу шэррагу гадоў забесьпечваў бальшавікоў мільёномі залатых дойчмарак. Усё дзеля дэстабілізацыі Расеі шляхам бальшавіцкай рэвалюцыі і вывядзення такім чынам Расеі з антыгерманскай кааліцыі і Першай сусветнай вайны. У немцаў усё атрымалася, нягледзячы на тое, што бальшавікі ў 1917 г. не прадстаўлялі собой значнай палітычнай сілы. У Петраградзе, Москве і іншых правінцыях імпэрыі эсэры, нацыяналісты, дэмакратычныя партыі буржуазіі і нават меншавікі цалкам валодалі тады сітуацыяй. Але шалённыя німецкія гроши і шалённая хлусеньня („мир народам”, „зямлю сляянам”, „фабрыкі рабочым”) дазволілі бальшавікам выкананы бэрлінскі праект па дэстабілізацыі расейскай супэрдзяржавы і праз хаос і анархію захапіць уладу.

Немцы, аднак, стараліся дарэмна і ў хуткім часе згубілі свае ўклады ў новы расейскі рэжым, бо ўрапейскія народы ўжо ўвесень 1918 г. разгромілі німецкія войскі, у Нямеччыне началася рэвалюцыя. Успомнім, што ж было другім актам „вечнай дружбы па восі Бэрлін-Масква”. Ад разгромленай Нямеччыны (краіны-агрэсара) адварнулася ўся Заходняя Эўропа. Хто выратаваў немцаў з міжнароднай ізаляцыі? — савецкая Расея. Ужо ў 1922 г. ў Рапала Москва заключыла зь немцамі пакет пагадненій па

„шчыльныму супрацоўніцтву”. Акрамя гаспадарчай салідарнасці Москва (паводле сакрэтных пратаколаў рапальскай дамовы) забясьпечыла вывучку німецкіх войскаў, афіцэрскага корпусу і распрацоўку новых німецкіх узбраенняў у расейскіх акаадэміях і на палігонах. Артылерысты, танкісты, авіятары, штабісты, а пры Гітлерах і гестапаўцы-эсэсаўцы вучыліся ваеннаму і тэрарыстычнаму майстэрству ў „лучшых друзей”, бо ўсё гэта было забаронена ўмовамі Вэрсалскага міру 1919 года. Найвышэйшым дасягненнем німецка-маскоўскай дружбы „навекі” было заключэнне пакту Молатава-Рыбентропа, які падзяліў Эўропу на сфery ўплываў і развязаў рукі німецкім агрэсарам (зноў да публічнага тэксту дамовы дадаваліся сакрэтныя пратаколы — самая важная частка „дружбы”). Праз колькі дзён — 1 верасеня 1939 г. — Гітлер распачаў Другую сусветную вайну. „Вечная дружба” у чарговы раз давяла да жудаснай вайны на ўсім свеце.

* * *

28 красавіка 2006 г. Аўстрыйская газета „Kurier” робіць рэпартаж з сібірскага Томска, дзе сустрэліся Пуцін і німецкая канцлерка Мэркель. Немцы падпісалі з Москвой гарантый на паставку штогод у Нямеччыну па 600 мільярдаў кубоў газу. „Наша эканамічнае супрацоўніцтва стала яшчэ больш шчыльным”. — выказалася Мэркель. Улады апранулі ў фальклёрныя касыцюмы мясцовых томскіх немцаў, якія сипявалі для канцлеркі. Яна тлумачылася перад імі на прыстойнай школьнай расейшчыне. Столікі міністраў і дырэктараў яшчэ ніколі не прыезджалі ў Расею адной камандай, як заўважылі аўстрыякі.

* * *

Зноў „шчыльныя адносіны”, зноў „навекі”. Пра гэта трывомфальная паведамліў расейскія СМИ і значна больш стрымана німецкія СМИ. Многія, аднак, заўважылі, што Мэркель хадзіла па заштатнаму Томску (месца ссылкі і катаргі яшчэ з 18 стагоддзя) зусім без энтузізму. Разгубленая палітдама напружана ўсьміхалася і не магла схаваць шоку ад убачанага. Беларусы бывалі ў гэтым абласным горадзе, бачылі гэту тыповую карціну дзікай ускраіны Эўразіі: экзатычнага выгляду савецкія людзі (мала людзей), хрушчоўкі, разьбіты асфальт і г.д.

Мэркель з калегамі доўга-доўга ляцела туды на самалёце, аглядаючы бязлюдныя прасторы тайгі-тайгі-тайгі. Можна падпісаць дамову на мільярды кубоў газу і нафты. Але ж нехта павінен здабываць гэтыя багацьці і пепрапраўляць іх за тысячи і тысячи кілометраў у цывілізаваную Эўропу праз сібірскія ледзяныя джунглі. Мэркель ведае, што людзей у Сібіры і ў цэлым у РФ дзеля гэтага няма (сipyт'я не надаюцца), што немцы працаўцаў туды не паедуць. Ведаюць пра гэта і ейныя міністры. Чаму ж яны так лёгка падпісваюць гаспадарчыя пагадненіні са здавалася б ненадзейным партнёрам. Чаму ўсе перамовы вяліся выключна за зачыненымі дзвіярьмі і, акрамя траскучай газавай статыстыкі ды завяршнія ў „вечнай дружбе”, не паведамляеца, абыч яшчэ два дні вяліся размовы паміж маскоўцамі і немцамі?

Блізкі час пакажа, што за сакрэтныя пратаколы ўвайшлі ў тэкст новага расейска-германскага пакту. Вядома, зь якім нахабствам Нямеччына зачыняе ўрапейскія межы для беларусаў — здольных работнікаў, творцаў, культурных турыстаў (німецкі кансультант у Менску адказны за выдачу візаў у шэрраг ўрапейскіх краін). Менавіта Бэрлін арганізуе ўрапейскую ізаляцыю нашага народу (менавіта народу, а не шклоўскага рэжыму). Паводле новых гаўляйтэраў, месца працаў здольных беларусаў (мільёнаў нашых людзей) — у Сібіры, на справе забесьпячэння функцыянаваныя нафтава-газавай маскоўскай-бэрлінскай дружбы. Блізкі час пакажа, што за карт-бланш на акупацию Беларусі выдалі германцы пущінскай камандзе. Зноў на вачах усяго съвету наш кантынэнт дзеляць паміж сабой маскоўскія германісты і бэрлінскія русісты. Трэба чакаць чарговай грашовай падтрымкі менскай псеўдаапазыцыі праз сучасных парвусаў дзеля забесьпячэння дэзарыентацыі нашай змагарнай моладзі і аслаблення беларускага нацыянальна-вызвольнага руху. Але няхай бы народы ўспомнілі 1917, 1922, 1939 і 1941 гады — усе папярэднія акты і пакты па восі Москва-Бэрлін і жудасныя вынікі „вечнай дружбы”.

* * *

28 красавіка 2006 г. Польская газета „Rzeczpospolita” публікуе артыкул пад тытулам „Пуцін ня любіць крытыкі”. Падпісаўшы з маскоўскім „другом” гаспадарчым пагадненныні, Мэркель раптам прызналася, што „Нямеччына вядзе стратэгічнае супрацоўніцтва з Расеяй”. Што гэта за стратэгія стала зразумела з маналёту Пуціна. Раптам перад журналістамі і міністрамі ён рэзкім тонам пачаў даваць адлуп Захаду за тое, што расейцаў не пускаюць на ўсходзеўскія рынкі, называючы гэта „расейскай экспансіяй”. „Мы не дапусцім, каб Эўразія паводзіць сабе такім чынам. Мы можам зъмяніць напрамкі нашага экспарту энэрганосьбітаў Захаду на Ўсход!..” — бадзёра выступаў Пуцін.

* * *

Цікава, што гэтыя філіпікі гучалі не на крамлёўскім актыве сярод сваіх, а ў прысутнасці вышэйшага кіраўніцтва адной з буйнейшых краінаў таго самага Эўразіязу. Немка Мэркель, аднак, стаяла, маўчала і цярпіла слухала антызаходні пагрозыўлы выступ крамлёўца. У прынцыпе ў дыпламатычнай практицы такога ня можа быць. Такія заявы кваліфікуюцца як дыпламатычнае вайна і вядуць да непазыбжнага канфлікту. А тут — хоць бы што! Пагрозыўлы маналёг скончыліся, і ўсе пайшлі на фуршэт.

На гэту загадку ёсьць два варыянты разгадкі. Альбо нямецкі эстэблішмент нападпісваў з Москвой самастойных пагадненныні ў зьбіраеца „кушать” сібірскі газ, не зважаючы на агульную энэргетычную эўраблякаду, якой Крэмль палохае Эўразіяз. Або (што больш верагодна) Бэрлін папярэдне абмеркаваў усё ў Брусселі і цяперашняя ягоныя паводзіны даўно ўзгодненыя з калегамі па Заходнім Еўропе. Абодва варыянты палітычна і маральна нягодніцкія. Але найбольш нягодніцкі, безумоўна, другі варыант. Тайная дыпламатыя, сакрэтныя пратаколы пагаднення, фальшывыя маналёгі і дыялогі лідэрэй сталіся ўжо нормай для ўсіх заходніх кіраўніцтваў. Яны ўжо ня лічаць неабходным паведамляць і тлумачыць сваю пазицыю ўсходзеўскім народам. Нямеччына не прызнаеца, што выконвае эўразаказ на нафті і газ. Што гэта ёсьць палітыка „любым коштам”. Але якім коштам, на што, на якія саступкі расейскому агрэсару пагадзіўся Захад вуснамі Мэркель? Што за „стратэгічнае супрацоўніцтва” мяркую развязваць Бэрлін з Москвой? Пра гэта ня ведаюць ўсходзеўскія народы, пра гэта ня ведае насельніцтва маскоўскай імпэрыі, а таксама беларусы і украінцы. Трэба як мага хутчэй раскрываць гэтыя антынародныя таямніцы і ратаваць ад драпежнікаў наш кантынэнт.

Валеры Буйвал

Сяргей Навумчык

ПАДЗЕІ Ў ЛЕТУВЕ. СТУДЗЕНЬ 1991 Г.

(Урывак з кнігі „Сем гадоў Адраджэння. Фрагменты найноўшай гісторыі Беларусі (1988-1995)”, якая неўзабаве выйдзе ў Варшаве)

13 студзеня 1991 года па загаду Крамля савецкія ўзброенныя сілы і падраздзяленні КГБ штурмавалі тэлзвізійны цэнтар у Вільні і тэлевежу. Былі забітыя чатырнаццаць чалавек; сярод мірных жыхароў, якія выйшлі абараняць Незалежнасць Летувы, былі дзясяткі параненых.

У той жа дзень раніцай дэпутаты Апазыцыі БНФ прынялі Заяву з асуджэннем гвалтоўных дзеяньніў Москвы. Пайшлі ў Аўгустину залю. У большасці камуністычных дэпутатаў панаваў нейкі ўзрушаны настрой; некаторыя жартавалі. Я лавіў пераможныя погляды, у якіх чыталася: „Сёння пакаралі іх — заўтра тое ж самае будзе і з вами!”. Па нашым патрабаванні дэпутатам усё ж давялося звярнуцца да тэмы падзеі ў Вільні. Мы прапанавалі Вярхоўнаму Савету выступіць з адмысловай заявой, аналагічнай нашай, але большасць дэпутатаў адмовіліся. Выказваліся прапановы, першым пра нешта заяўляць, „вывучыць” ситуацыю ў Летуве (хача ситуацыя была зразумелая — імпэрыя пачала развальвацца, і Москва імкнулася ўтрымаць рэспублікі сілай, не спыняючыся перад кравапраліццем).

Пачалі абмяркоўваць склад дэлегаціі; прагалаасавалі за прадстаўнікоў розных палітычных плыніяў — у тым ліку Валянціна Голубева, Генадзя Карпенку, Сяргея Шабашова (дэпутат ад ветэранаў, былы першы сакратар Віцебскага аблкаму), Аляксандра Лукашэнку, а ўзначаліў дэлегацыю Ніл Гілевіч.

Тым часам, у перапынку Пазняк сабраў паседжанье апазыцыі, і вырашылі наўкіраваць ўласную дэлегацыю ў складзе Барыса Гунтара, Ігара Пырхі і мене. Я прапанаваў далучыцца да нас супрацоўніку „ЛіМа” Андрэю Ганчарову. З гаражу ВС нам далі „Волгу”, і мы паехалі ў Вільню.

Потым выявілася, што мы нашмат апярэдзілі афіцыйную дэлегацыю — у момант, калі мы набліжаліся да беларуска-летувіскас мяжы, ў Менску яшчэ вырашалі пытаныне з супрадзяжэннем іх аўтамабіляў „мігалкамі” спецыяльнага міліцыйскага супрадзяжэння. Верагодна, нехта хацеў, каб усё было „паводле пратаколу”, у тым ліку і экспорт.

На мяжы нас спаткала дэпутатка Вярхоўнага Савета Летувы, і запыталася, куды паедзем — уладкоўвацца ў гатэль ці да парламанту? Але сітуацыя небясьпечная: парламант у любы момант можа быць аб'ектам штурму савецкімі войскамі. Мы адказалі, што, канешне, ездзим у парламант.

Аўтамабілі спыніліся за квартал ад будынку — далей праехаць было немагчыма, бо на плошчу выйшлі дзясяткі тысяч людзей. Яны спадзяваліся, што саўмі целамі абароняць дэпутатаў, якія выступілі за незалежнасць ад Москвы, што танкі па людзях не паедуть (але ўжо праехаліся каля тэлецэнтру). Па перымэтру завяршаўся мантаж бетонных пліт. На вуліцы былі вынесеныя дынамікі, ішла трансляцыя пасяджэння Вярхоўнага Савета Літвы.

Праз фе і калідоры нас прывялі ў залку паседжанняў Вярхоўнага Савета. Здаецца, у гэты момант Ландзбэргіс зачытваў праект рашэння аб утварэнні вышэйшай ўзнагароды Летувы і ўганараваныні ў забітых савецкімі войскамі. Былі ў залі Мікалай Дземянцей (накірваны туды Гарбачовым, хутка ён пакінуў залю) і старшыня ВС Армені Тэр-Петрасян. Нехта з летувіскіх дэпутатаў запыталаўся, ці хацелі б мы выступіць. У мене быў тэкст заявы Апазыцыі БНФ, да якой далучыліся і дзясяткі дэпутатаў „дэмклубу”.

З трыбуны летувіскага парламэнту я зачытваў гэты тэкст і сказаў, што мне сорамна, што ня маю магчымасці прачытаць афіцыйную заяву ВС Беларусі, паколькі большасць у нашым Вярхоўным Савеце складаюць камуністы, прыхільнікі савецкай імпэрыі. Але беларускі народ — салідарны з летувісамі.

Перадаў тэкст нашай заявы Ландзбэргісу, а потым сказаў, што мы, дэпутаты БНФ, у гэту крытычную ноч, калі над парламантам пагроза штурму, застаемся начаваць тут, у гэтих сьценах, і заклікаў далучыцца да нас дэпутатаў парламэнтаў іншыя краінаў. Гэтыя слова ўсе дэпутаты летувіскага парламанту сустрэлі стоячы аплядымсментамі.

У туноч у гутарках з абаронцамі парламанту я пераканаўся, што Москве ня ўдасца насадзіць сваю ўладу летувіскаму народу, — людзі выказвалі рагушасць памерці. І верагоднасць іх гібелі была реальнай.

Міністар аховы краю Аўгусцін Буткявічус (фактычна, ён сумяшчай функцыі і міністра абароны, і кіраўніка спэцслужбаў) вадзіў мене па „баявых пазыціях” у будынку.

— Колькі вы здолееце пратрымацца? — запыталаўся я міністра.

У адказ ён прамаўчаў.

Канешне, ні шматтэсцічны натоўп вакол будынку парламанту, ні бетонная агароджа не маглі б быць перашкодай для дэсанту —



Сяргей Навумчык дэпутат Вярхоўнага Савета 12-га склікання ад БНФ.

(фота на эміграцыі)

пазней савецкія генэралы пахваляліся, што пры жаданьні, маглі б захапіць ўсіх дэпутатаў летувіскага парлямэнту за 15 хвілінаў. Сапраўды, з тэхнічнага гледзішча, такая аперацыя не ўяўляла асаблівых цяжкасцяў. Аднак вынікам такога штурму былі ёштакія ахвяры сярод абаронцаў.

Было зразумела, што стрэльбы (як мне падалося, пачатку 20-га стагодзідзя) — нішто супраць „калашніковых”, але іх уладальнікі ізноў казалі пра сваю гатовасць памерці, але не здавацца. Аўтаматы я заўважыў толькі ў ахойнікаў Ландзбэргіса. Дарэчы, пасля пасяджэння сесіі і прэсавай канфэрэнцыі, пакуль я размаўляў з абаронцамі парляманту, Барыс Гюнтар і Ігар Пырх сустрэліся з Ландзбэргісам у ягоным кабінэце. Ён напрасіў дапамагчы Летуве зброяй. На тэрыторыі Беларусі зброй хапала — але дэпутаты Апазыцыі дапамагчы нічым не маглі, ды і кіраўніцтва БССР, калі б нават пажадала (што абсалютна было выключана) не магло гэтай зброяй распарадзіцца. Войскі падпарадкоўваліся Маскве (праз год Саўмін ужо незалежнай Беларусі адмовіць Летуве прадаць частку зброеi з былыx савецкіх сковішчаў, але падпіша контракт з чэскай пасярдніцкай фірмай на продаж зброеi на 350 мільёнаў даляраў; хто быў канчатковым пакупніком той зброеi — да гэтага часу невядома).

Афіцыйная дэлегацыя нашага Вярхоўнага Савету сустрэлася з некаторымі кіраўнікамі неканстытуцыйнага, утворанага Масквой „камітэту” нацыянальнага выратвання. Мы наведалі палац, дзе адбывалася развязаньне з ахвярамі савецкай агрэсіі, прайшлі каля трунаў. Потым адбывалася пахаванье. Члены афіцыйнай дэлегацыі былі запрошаны ў касцёл, мы ж з Гюнтарам і Пырхам засталіся на вуліцах, куды выйшла, здавалася, уся Летува.

Пад час сустрэчы з нашымі калегамі з афіцыйнай дэлегацыі я адчуў нейкае насыцярожанае да сябе стаўленьне з боку Ніла Гілевіча, ды, бадай, і іншых дэпутатаў — за выключэннем Валянціна Голубева. Праўда, з Лукашэнкам у мяне ніколі не было прыязных адносін, з некаторымі іншымі мы часам дэбатавалі на сесіях, і я не надаў гэтаму асаблівай увагі. Зрэшты, тое, што мы ўсе пабачылі ў Вільні, зусім не спрыяла добраму настрою, і спахмурнеласяць калег мне здалася цалкам псыхалягічна матываванай.

Але па вяртаньні ў Менск, пад час амбэркавання падзеяў у Летуве на сесіі, прычына непрыязні раскрылася. Ніл Гілевіч у сваім выступе (ён рабіў асноўную справа) сказаў, што калі члены афіцыйнай дэлегацыі прыехалі ў Вільню і началі ўладкоўвацца ў гатэль, дык першае, што пачулі ў фae — трансляцыю пасяджэння літевіскага парляманту. Трансляцыю сапраўды слухала ўся Летува. І якраз выступаў дэпутат Навумчык, і тое, што ён казаў, на жаль, ня лепшым чынам характарызавала Вярхоўны Савет Беларусі. Маўляў, нельга выносіць съмечыце з хаты. Выглядае, што пачуў Гілевіч якраз той фрагмент майго выступу, дзе я казаў пра камуністычную, прамаскоўскую большасць дэпутатаў. Але я ж быў назваў рэчы сваім імёнамі.

Гэтая рэмарка Гілевіча (а сесія перадавалася ў непасрэднай рэдагацыйнай сесіі на ўсю Беларусь) зявілася ўдарам у сыпіну. Гілевіч быў вядомым паэтам, ён успрымаўся ў грамадстве як прыхільнік адраджэння нацыянальнай культуры, і такі дэмарш супраць дэпутата апазыцыі БНФ быў імгненна скарыстаны нашымі апанэнтамі — камуніст і зацяты прыхільнік захавання СССР дэпутат Самошчай звязаў, што «дэпутат Гілевіч очень здорово выступил».

Мяркую, тут варты спыніцца на ацэнцы асобы Ніла Гілевіча ў палітычным кантэксле. Інакш можа быць незразумела, як апынуўся ён ў сьпісе тых, чыёй адстаўкі мы патрабавалі ў жніўні 1991 года; а замоўчаць факт таго прынцыповага патрабавання нельга.

Ніколі ў мяне не выклікалі сумневу адданасць Ніла Сымонавіча нацыянальнай ідэі, ягоная шчырасць у адстойванні правоў беларускай мовы. З аднаго боку, на пасадзе старшыні Камісіі ВС па адукацыі, культуры і захаванню гістарычнай спадчыны. Але нехта трапна вызначыў палітычнае рэнамэ Гілевіча як „сувэрэн-камуніс-

та”. І гэтыя сымпаты да камуністычнай ідэалёгіі, а таксама звычка аглядцаца на начальства, часам ставілі яго ў сумнеўную ситуацыі на працягу ўсёй ягонай палітычнай кар'еры.

Вось урывак з інтэрвью першага сакратара Саюза пісьменнікаў БССР Ніла Гілевіча карэспандэнту БЕЛТА:

„Частка моладзі учапілася за гэтак званую „нацыянальную сымволіку. Але задамся пытаннем: што дасыць перабудове „Пагоні”?.. Наўрад ці хто будзе пярэчыць супраць выкарыстаныя гэбра Вялікага Княства Літоўскага ў мастацкіх творах на тэмы гісторыі. Але ж найактыўнейшае разывіццё беларускай эканомікі, навукі, сапраўдны росквіт культуры, якія прыйшліся на дваццатыя гады, калі яшчэ не адчуваліся дофармашыі сацыялістычнага курсу, — ішлі пад гэрбам БССР, пад сцягам БССР! Так што ж пярэчыць ажыццяўляльцу ідэі перабудовы пад гэтым гэрбам, пад гэтым сцягам? Нічога. Іншы падыход — альбо наўнасьць, альбо нешта яшчэ горшое, што адкрыта шкодзіць справе перабудовы” (газета „Советская Белоруссия”, 4 лістапада 1988 год).

Тады ж, у канцы 80-ых, зьяўляліся ягоныя вершы, у якіх чытаўся зъедлівія закіды ў бок лідэраў новаўтворанага Народнага Фронту.

Да прыкладу: „Пышна фразы кудзеляцца. Пылу-дыму — слупы. Штосыці хітрае дзецецца... Ды народ не сляпы. Хто вы — левыя-бравыя? Што гуртую вас? Боль? Хто вы — гнеўныя правыя? Дзе ваш чесны мазоль? Рэзятрэшы ў амбіціях, Вы за што змагары? Крык аб розных пазыцыях — Гэта ўсё да пары. Люта будучы прагнімі Да жыцьцёвых украс, Вы адноўкава з правымі Асядлаеце нас. Слоў адкінене магію — Для чаго яна там, Дзе зъяднаюца ў мафію Злодзеі, цынік і хам?” („Звязда”, 16 лістапада 1989 г.).

„Правымі” тады называлі прыхільнікаў камуністычнай сістэмы, на-мэнклятуру, „левымі” — дэмакратаў, якія ў Беларусі ўласабляй найперш БНФ. Намёк на адсутнасць працоўнага „мазала” ў намэнклятуры быў зразумелы — тады шмат казалі пра прывілеі чынавенства. А вось сумненне ў тым, што „левых” турбуе боль народа, цалкам клаліся ў рэчышча афіцыйнай камуністычнай пропаганды, якая сцывярджала, што лідары БНФ нібыта імкнуцца скарыстаць і Курапаты, і Чарнобыль ва ўласных інтарэсах, каб „дарвацца да ўлады” (паводле камуністычнай тэорыі і практикі, уладу толькі і можна было выкарыстоўваць ва ўласных мэркантыльных інтарэсах). Такім чынам, аўтар ставіў знак роўнасьці паміж камуністамі і Народным Фронтом.

Парарадаксальным чынам, праз некалькі гадоў гэтыя тэзы — пра мафію, што нібыта аб'ядноўвае левых і правых, і што і левым, і правым у адноўкавай ступені нельга давяраць, — скарыстае Лукашэнка. У сваім „антыкарупцыйным” дакладзе ён па-хамску заяўіць, што „возле кормушки правыя и левые хрюкают одинаково”, а дэструктыўны, разбуральны для ідэі грамадзянскай супольнасці лёзунг „Я не с левыми, я не с правыми, я — с народом!” (гэта клясычны папулізм) будзе галоўным слоганам ягонай прэзыдэнцкай выбарчай кампаніі.

Ва усялякім разе нічога падобнага не магчыма было ўяўіць з-пад пяра Рыгора Барадуліна альбо Генадзя Бураўкіна (які нават быў членам ЦК КПБ).

Ды што казаць: Барадулін, як і Быкаў, адразу і катэгарычна падтрымалі Народны Фронт. Гілевіч — не. Пасля ўтварэння Аргкамітэту БНФ (куды яго прапаноўвалі ўключыць) ён імкнуўся „райца” ў ЦК КПБ. Пазней, на сесіях Гілевіч вельмі рэдка калі публічна падтрымліваў БНФ, затое часта рабіў рэвэрсаны ў бок пракамуністычнай большасці. Нарэшце, у жніўні 1991 года апазыцыя БНФ была вымушаная патрабаваць адстайкі Гілевіча з пасады старшыні камісіі і члена Прэзыдыюму ВС за „бяздзейнасць і безадказнасць ў справе абароны Канстытуцыі і суверэнітэту” у час маскоўскага пракамуністычнага пуччу.

Была, як падаецца, яшчэ адна прычына такіх паводзін — амбіційнасць. Гэта якасць, абсалютна натуральная (і магчыма, неабходная) для творцы, у палітыцы часам перашкаджае. У Вярхоўным Савеце Ніл Сымонавіч паводзіў сабе як патрыцыі. Было цікава назіраць, як ён павольна устае, як павольна і годна ідзе да

мікрофону, як павольна прамаўляе... Мне ён здаваўся забранзавелым (вызначэнне, якое ніяк не магу прыкласці да Быкава). Такая саноўная манера паводзінаў, напэўна, натуральная дзе-небудзь у сэнаце — верхні палаце парламанту, дзе толькі зацьвярджаюць раней прынятых ніжніх палатаў рашэнні і рэдка калі дэбатуюць. Ды і тое — у краіне, дзе дэмакратыя даўно ўсталявалася. А ў нашых умовах трэба было „пабегаць” — прычым часам у літаральным сэнсе пабегаць па залі: з адным нешта ўдакладніць, другога аб нечым папрасіць, у трэцяга — перахапіць ініцыятыву, сюды, туды, а яшчэ сабраць подпісы пад чарговай заяўвай, а яшчэ збегаць да ксэраксу — рэгламант патрабаваў памножыць праекты для кожнага дэпутата (апарату памочнікаў у Апазыцыі БНФ не было) — і ўсё гэта хутка, бо сьпікер Шушкевіч любіў „лавіць” дэпутатаў Апазыцыі на пашэнні працэдуры; не пасыпеш — і сэсія ідзе далей... Словам, даводзілася паводзіца сябе „несалідна”. Калісці я пачуў ад Гілевіча вызначэнне нас, дэпутатаў БНФ, як „хлопчыкаў” — без сімпатіяў. А гэтыя „хлопчыкі” зьдзяйснялі тое, пра што Гілевіч пісаў у сваіх артыкулах ды вершах яшчэ ў 1960-ыя гады, нічога дзеля напісанага ня рабячы ў палітыцы.

У 1993 годзе вялікай папулярнасцю сярод дэпутатаў-камуністаш карысталася надрукаваная ў „Звяздзе” вялізная паэма Ніла Гілевіча, у якой карыкатурна і вельмі зъедліва быті выведзенія дэпутаты Апазыцыі БНФ і некаторыя прагрэсіўныя журналісты. Камуністы раздруквалі паэму на ксэраксе, наслідкі па Аўальнай залі, радаваліся як Гілевіч „выдал бэнэфовцам по першое число”.

Нарэшце, Гілевіч заўсёды іграў „сола” і ніколі не выступаў у „камандзе”, а ў палітыцы, тым больш у парламанце гэта вельмі ісцотна. Няўгоднены выступ можа перакрэсліць усю працу і „праваліць” галасаванье. Зянон Пазыняк перакананы, што непрадуманы і нечаканы выступ Гілевіча ў верасні 1991 года пры прынцыпі „Пагоні” і Бел-Чырвона-Белага сцяга як дзяржавных сымвалаў, хадзя і быў ў сваёй сутнасці на карысць нацыянальнай сымволікі, але тактычна быў абсалютна залішнім, шкодным у пасажах і ледзь не сарваў станоўчы вынік галасаванья. Сам Пазыняк, убачыўши адмоўную рэакцыю рэтраградаў, якую выклікаў „сольны” выступ Гілевіча, тут жа свой выступ зьніў (ужо каб не дражніць гусей сваёй асобай) і па ўзгадненні з Шушкевічам пабег тэлефанаваць прэзыдэнту Акадэміі Навук Ул. Платонаву, каб ён імгненна прыехаў і выступіў (трэба было супакоіць раззлаваных камуністаш). Зь вялікім цяжкасцямі і затратамі энергіі ўдалося паправіць становішча.

Падаецца, што і тая „літоўская” рэпліка Гілевіча ў мой бок мела не палітычную, а асабістую прычыну — нейкі „хлопчык” (мне сапраўды тады толькі-толькі споўнілася 29 гадоў) апярэдзіў кірауніка афіцыйнай дэлегацыі, выступіў і выклікаў авацы. Што ж — ня трэба было чакаць аўтамабілем — „мігалак”, а па прыездзе ў Вільню варта было накіроўвацца не ў гатэль, а ў парламант; як гаворыцца, ня час для цырымоній. Дарэчы, на наступны дзень Ніл Сымонавіч таксама выступіў у Сэйме Летувы, і вельмі пранікнёна, праўда, без авацы. Але ці той гэта быў момант, калі варта было зводзіць рахункі амбіцыяў? Выглядае, пазней Гілевіч гэта зразумеў, і выкрасылі словы пра мяне са зборніка публіцыстыкі, куды ўключыў свой выступ на сэсіі.

Крыўда на мяне аказалася нагэтулькі моцнай, што праз чатыры гады, на раніцы пасяля збіцця дэпутатаў БНФ у Аўальнай залі, я быў адзіным з галадоўшчыкаў, якому Ніл Сымонавіч не падаў руку.

Ня гледзячы на ўсё гэта, лічу Ніла Гілевіча выдатным паэтам, нязломным прыхільнікам беларушчыны. Паўтараю, што шмат кaryснага ён зрабіў на пасадзе старшыні Камісіі ВС па адкукацыі, культуры і захаванью гістарычнай спадчыны. Але з другога боку — палітычна ён хутчэй перашкаджаў Апазыцыі БНФ, чым спрыяў. Ва ўсялякім разе, асабістая для мяне ён застаецца прыкладам, як зігрыванье з камуністамі і асабістымі амбіцыямі могуць прывесці да сумнёўных крокав. І гэтым крокамі (несьвядома ці наўмысна) Гілевіч паспрыяў аслабленню палітычнага авангарду беларускага

Адраджэння (вызначэнне Васіля Быкава) — Беларускага Народнага Фронту.

... Пасяля абмеркавання падзеяў у Летуве на сэсіі ВС афіцыйная дэлегацыя падрыхтавала праект пастановы. Апазыцыя БНФ, як ўжо казалася вышэй, прыняла заяvu яшчэ ў дзень трагедыі. Дэпутаты-камуністы прапанавалі свой варыант, на што Пазыняк заўважыў: „тая група камуністаш, якая прадставіла праект заяvy, няхай яна ад групы камуністаш гэтую заяvu і прыме. Так як прыняла Апазыцыя ў той дзень, калі група камуністаш сымлялася”.

Аднак Шушкевіч, які вёў паседжаныне, даў магчымасць зачытаць праект заяvy, падрыхтаваны камуністамі. Зачытваў яго дэпутат Самошчай.

У прапанаваным камуністамі варыянце патрабавалася аднавіць на ўсёй тэрыторыі Летувы «дзеяньне Канстытуцыі ССР і Канстытуцыі Літоўскай ССР» — такім чынам, фактывна скасоўвалася б авбвшчаная раней незалежнасць Летувіскай Рэспублікі. Таксама казалася пра «палітычны экспрэсіз і безадказнасць» якія абрнуліся «эскалацыяй гвалту», «краскол народа сею страх і злобу, развязвае рукі палітычным авантурыстам» — пад носыбітам экспрэсізу, бясспрэчна, меліся на ўвазе прыхільнікі незалежнасці Летувы.

Самошчай У.В. «.. Мы обращаемся к Президенту страны для принятия всех необходимых мер, чтобы прекратить дальнейший рост насилия и возможного кровопролития не только в Прибалтике, но и в других регионах страны. Наш путь — демократия, реальный суверенитет всех народов страны в составе обновлённого Союза ССР»

Ніл Гілевіч выказаўся за кампрамісны варыянт фармулёвак — «Я думаю, што гэта ня той дакумант, дзе павінны быць выпады нейкага экспрэсізістичнага парадку», «і з аднаго боку, і з другога». Пад „адным бокам” Гілевіч меў на ўвазе камуністаш і прыхільнікаў імпэрый. Але пад „другім” — нас, дэпутатаў БНФ, прыхільнікаў Незалежнасці. Ніл Сымонавіч ужоў вызначэнне «выпады» у тым ліку і да нас.

Чуць такое нам было ня ўпершыню, але прапанаваная Гілевічам „кампраміснасць”, на нашу думку, была непрымальнай у сітуацыі, дзе трэба было ясна і недвусэнсочно выказацца ў абарону народа, які хацелі вярнуць у ярмо імпэрый.

Пазыняк З.С.: Паважаныя дэпутаты, ... тут гаворыцца пра трагедыю: „по слухаю трагедии, приведшей к человеческим жертвам”, пра «погибших»... Трагедыя можа быць, калі цягнік з рэак зышоў. Таксама будуть чалавечыя ахвяры. Таму я настойваю ўсё ж такі запісаць: сем'ям не «погибших», а «сем'ям убитых».

Прапанова Пазыняка не прымаеца.

Мы запатрабавалі ўключыць патрабаваныне недапушчальнасці ўвядзення ў Летуве прэзыдэнцкага кіраванья (мелася на ўвазе — кіравання Прэзыдэнтам ССР, якое аўтаматычна б скасоўвала незалежнасць Летувы). Акрамя таго, лічылі неабходным паставіць патрабаваныне аб адстайцы прэзыдэнта ССР Гарбачава і Міністра абароны маршала Язава, якія несілі асабістую адказнасць за кроў у Летуве.

Пазыняк З.С. Паважаныя дэпутаты, пасяля тбліскіх падзеяў З'езд народных дэпутатаў ССР прыняў рашэнне аб недапушчальнасці выкарыстаныя войскаў супраць мірнага насельніцтва. Такім чынам, прэзыдэнт ССР парушыў гэтае рашэнне З'езда....

Навумчык С.І. І ўсё ж я пацьвярджаю сваю прапанову пра недапушчальнасць увядзення ў Летуве прэзыдэнцкай улады. Таму што гэта непазыбежна — вы пераканаецца — прывядзё да новай крэві. І потым, паставіце на галасаваныне прапанову аб адстайцы прэзыдэнта Гарбачава і міністра Язава.

Старшынствуючы (С. Шушкевіч): Я хачу адразу ўдакладніць наступнае. Я не магу гэту прапанову паставіць на галасаванье, таму што мы з'вяртаемся да прэзыдэнта з гэтай самай заяўвай і ў ёй будзем патрабаваць яго адстайкі. Калі ласка, першы мікрофон.

Пазыняк З.С. Гэтага трэба было і чакаць, калі мы пакінулі слова „Прэзыдэнт” у тэксьце. Цяпер яно выключаеца, і няма магчымасці выразіць вотум недаверу гэтаму чалавеку. Я настойваю тады на другіх прапановах, якія былі выказаныя. А менавіта: патрабаваць ад Вярховнага Савета і Прэзыдэнта ў дадзеным выпадку спынення агрэсіі супраць прыбалтыскіх рэспублік і вываду дэсантных войскаў з Летувы, Латвіі і Эстоніі.

За гэтую прапанову Пазыняка выказаліся толькі 68 дэпутатаў.

І ўсё ж, Вярхоўны Савет хадзяць і ў вельмі мяккіх фармулёнках, але асу́дзіў дзеяньні Масквы ў былой савецкай рэспубліцы, якая абвясціла сябе незалежнай.

Праз некалькі дзён, 20 студзеня, кроў пралілася ўжо ў Рызе. Дэпутаты ад Апазыцыі БНФ і «дэмклобу» прынялі заяву, у якой звязнічыліся ў Раду Бясьпекі ААН з просьбай разглядзець пытаньне аб пагрозе суверэнітэту і парушэнні права нацыяў на самавызначэнне ў Летуве і Латвіі, а таксама накіраваць у гэтыя краіны афіцыйных назіральнікаў ААН. Першым пад Зваротам стаіць імя Пазыняка, але, акрамя дэпутатаў Апазыцыі БНФ, яго падпісалі некалькі дзесяткаў чалавек — усяго 84 дэпутаты.

Некаторыя з гэтых дэпутатаў потым адмовіліся ад свайгі пазыцыі і падтрымаюць на прэзыдэнцкіх выбарах Лукашэнку, які выступіць, фактычна, за скасаваныне беларускай Незалежнасці. Сам Лукашэнка, які ў студзені 1991 года крытыкаў праімпэрскі зварт дэпутатаў-камуністаў (аднак заўважу, што на карысыць Незалежнасці Беларусі ў Вярхоўным Савете Лукашэнка не выступаў ніколі) — праз некалькі гадоў заявіць пра аднаўленне імпрыі, верне камуністычныя сымвалы і накіруе бронетранспарцёры і ўзброеных вайскоўцаў на беларускіх патрыётаў.

Падзеі ў Летуве абрнуліся драмай для некаторых парлямэнтарыяў, якія мелі ўстойлівыя пракамуністычныя іміджы. Пасыль расповяду члену дэлегацыі камуністы ўжо не съмляліся. Дэпутат ад вэтэранскай арганізацыі Мілаванаў, нечакана асу́дзіў дзеяньні савецкіх войскаў у Летуве. Але за гэта ён быў падвергнуты цкаванню калег-вэтэранаў і ў хуткім часе памёр (уся Апазыцыя БНФ у поўным складзе прыйшла на яго пахаваньне). Былы першы сакратар Віцебскага аўкана партыі Сяргей Шабашоў, пасыль наведваньня Вільні сказаў з трывуны Вярхоўнага Савету, што ня варта прымушаць летувісаў заставацца ў Саюзе ССР, калі яны гэтага ня хочаць, і склаў дэпутацкія паўнамоцтвы.

Тыя студзенскія дні 91-ага, на маю думку, былі істотнымі ў справе ўсъведамлення шмат якім дэпутатамі той простай ісціны, што Масква заўсёды абараняе інтарэсы імпрыі, не спыняючыся перад праліццём крыві. І ня толькі ў далёкіх ад Беларусі месцах, у Аўгустане ці ў Тблісі, але і тут, у Эўропе, у некалькіх дзесятках кіламетраў ад Менску. А значыць — пры патрэбе, пралье кроў і ў самой Беларусі.

Сяргей Навумчык

1997 — 2006 гг., г. Прага

ЧУЖАЯ ПАЛІТЫКА

У лютым і сакавіку 2006 г. частым „госъцем” Менску быў крамлёнскі „палітэхноляг” Глеб Паўлоўскі са сваёй „камандай”. Зынешне не заўважана, каб ён, ці нехта зь яго каманды кансультаў бы які-небудзь бок у „выбарчым” сценарыі рэжыму (як гэта ён рабіў у 2004 годзе на Украіне, дзе працаваў паліткансультантам Януковіча). Мэты яго наведваньняў высьвятляе „шэдэўр палітэхналёгі”, раскрыты Віталем Іванавам, які зьяўляеца адным з члену яго каманды. У артыкуле „Между «революціей» і «самореволюцієй» (глядзі: <http://www.antirev.ru/print.php?article=13>) ён, з цынізмам выхаванца гэбоўскай канторы, выдае:

„...Кремлю необходим „свой” полноценный лидер оппозиции или пара лидеров, которых будут выводить на выдвижение в президенты, которых объявят „врагами” и „угрозой” при заранее определенной планке, за которую не должен перешагнуть их рейтинг. Т.е. такие будут обязаны стягивать на себя протестные силы, а затем и избирателей-протестников с тем, чтобы они не достались „революционерам”. Причем стягивать не в пределах пресловутых 3-5%, а 10-12%. Двою управляемых с 10-12% по определению лучше, чем пять-шесть неуправляемых с 3-5%.

Одному можно пообещать какой-нибудь госбанк или должность (а потом и не дать ничего, кто сказал, что с такими нужно настоящим золотом расплачиваться?), другого сориентировать, что мол все впереди

у тебя, а если ты сейчас „зарубишишься”, то утопим с концами. Не уверен, что получится, но попробовать стоило бы. Все лучше, чем ждать когда они попробуют „Майдан” устроить. „Самореволюция” таким образом вытеснит „революцию”...

Хаця гэты „практ” агучаны быццам бы для Расеі, але ж нешта надта ён падобны на цяперашнюю „выбарчую” ситуацыю ў нашай краіне. Крэмль (разам з Г.Паўлоўскім), атрымаўшы паразу на выбарах 2004 году на Украіне, мяньяе тактыку вядзення агрэсіўнай палітыкі ў суседніх краінах. Хто адсочваў пракэсы зъяўлення на палітычнай сцэне Мілікевіча і Казуліна, у таго няма сумненняў, што дзеяньні гэтых „герайчных змагароў” кантролюваны і кіраваны Масквой. Толькі праз адрозныя рычагі. Гэта і ёсьць тая „пара лидеров, которых будут выводить на выдвижение в президенты, которых объявят „врагами” и „угрозой” при заранее определенной планке, за которую не должен перешагнуть их рейтинг”.

Вось і прыяджае господін Г. Павловскі с командой адсочваць, як пракце пабудаваная Масквой-Крамлём схема „самореволюціі”, што і дзе „падправіць”, якія ўнесыці „карэктYROУКІ”.

Сяргей Папкоў,

Намеснік Старшыні

Кансэрваторыя-Хрысціянскай Партыі — БНФ

15 сакавіка 2006 г.

ЯГО НЕ ПУСЬЦІЛІ, А ЁН ЗА „СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО”

Казулін пераймае мэтады лубянскага блазна Жырыноўскага. Сёння прафігаўся ў Палац Рэспублікі на „вече” і нарадаўся на бойку з аховай Лукашэнкі. Экзекуцыйя кіраваў вядомы ардэнаносец Паўлючэнка. Пры гэтым зъбівалі ўсіх астатніх разам з журналістамі. Паводзілі сябе як на вайне, нават стралілі з пісталета па машыне з карэспандэнтамі. Выглядзе, што шкловец ўжо цалкам зышоў з тармазоў, яму здаецца, што ён „зашчічает родзіну”. На „вече” ён глыбокадумна паведаміў:

(Лукашэнка:) „Я абараняю не сябе. Я ўжо наеўся гэтай улады. Для мяне вельмі важна паставіць моцную крапку ў гэтым жыцці, каб нікому, хто прыйдзе пасыль мяне, не захацелася павярнуць назад краіну. Каб краіна ішла гэтай дарогай”.

Казулін ў залі не пусьцілі, але тут жа на некаторых гэбоўскіх старонках у Сециве (Шарамета і т. п.) зявіўся ягоны даклад з крытыкай палітыкі Лукашэнкі. Скрытыкаў ён і недахопы ў «інтэграцыі».

«Обращает на себя внимание и то, — пиша Казулін, — что в планах на следующие 5 лет союзные договоренности с Россией почти не упоминаются. Это ещё одно доказательство того, что уже сегодня мы не можем выполнить взятые на себя обязательства и не планируем этого.»

Аказываеца Казулін будзе лепшым інтэгратарам, чым Лукашэнка. Ну дык хто ж такога геніуша ў залі пусьціць адбіраць хлеб у начальніка

Адам Мікіша

2.03.2006 г.

КАЗУЛІН

Вечарам (21.03.06) на Цэнтральную плошчу прышлоў спадар Казулін і прапанаваў зыняць намёты і ўсім разысьціся да 25 Сакавіка, а 25 Сакавіка зноў сабрацца. Зы ім, аднак, не пагадзіліся змагары на плошчы. Некаторыя абурыліся, бо зразумела, што прапанова правальная, каб „выпушыць дух”. 25-га рэжым стане мурам, і ўвогуле, як гэта рабіць перапынак у пэрманэнтным змаганні і расхалоджаць людзей?!

<Назіральнік>

ВОСЬ ЯНЫ Ў НАТУРАЛЬНЫМ ВЫГЛЯДЗЕ

Карэспандэнт радыё „Свабода” перадаў наступнае: „Патэнцыйныя кандыдаты на прэзыдэнта Беларусі Аляксандар Казулін і Аляксандар Мілінкевіч 6 лютага ўдзельнічалі ў круглым стале, які прайшоў у сталіцы Расейскай Фэдэрацыі. Паўдня палітыкі і эксперыты абедзівюх краінаў абмяркоўвалі трох асноўных пытаньні: палітычныя аспекты расейска-беларускіх адносінаў, пэрспектывы эканамічнага супрацоўніцтва і права чалавека ў **кантэксьце так званай саюзной дзяржавы.**”

Гэта значыць „у контэксьце” таго антыканстытуцыйнага, антызаконнага структурнага ўтварэння, зробленага ў 1999 годзе Ельцыным і Лукашэнкам для кантролю над беларускай палітыкай і падрыхтоўкай інкарпарацыі („інтэграцыі”) нашай краіны ў Расейскую Фэдэрацыю. Стварэнне структураў незаконнай „саюзной дзяржавы” ёсць галоўнае злачынства Лукашэнкі перад беларускім народам і кваліфікуецца як зрада народу і беларускай дзяржаве. Матэрыялы аб узбуджэнні справы па гэтым пытаньні ўжо некалькі гадоў знаходзяцца ў Вярхоўным Судзе Рэспублікі Беларусь.

„Абодва патэнцыйныя кандыдаты на найвышэйшую пасаду, — паведамляе карэспандэнт, — ў сваіх прамовах падкрэслілі, што ў выпадку перамогі на выбарах яны гатовыя да канструктыўнага супрацоўніцтва з расейскімі ўладамі”.

„А як бачаць цяперашню ситуацыю ў Беларусі расейская палітолягі? — задае пытаньне журналіст. — Сяргей Маркаў, старшыня Нацыянальнай грамадзянскай рады ў міжнародных спраўах, упэўнены, што на падтрымку Крамля можа разылічваць выключна прарасейска настроены палітык:

(Маркаў:) „У Москве вельмі ўважліва сочачь за тым, хто мог бы быць альтэрнатывай Аляксандру Лукашэнку. **Ў Москве хадеі б, каб у Беларусі была больш рэальная палітычная барацьба паміж двумя-трыма прарасейскімі палітыкамі.**”

Вось яна, гэтая публічка, як на далоні, гэтыя новыя ганчарыкі, антураж для машины фальсіфікацыі, фончык для „элегантнага” ашуканства, паехалі адчытвацца за грошыкі Москвы, за першы транш. А ім і кажуць: „Служы!” (Усё ж відаць.) І служыць радыя, і прыслужвачца „не тошно”. Якое ўжо там для іх народнае галасаванье!

Адам Мікша

ЗА НОВЫЯ ВЫБАРЫ! ЗА ВОЛЬНУЮ БЕЛАРУСЬ!

Дарагія Беларусы! Дарагія землякі!

Гэта былі ня выбары, а нахабнае, у каторы раз, ашуканства народа.

Нельга дапускацца, каб нам плявалі ў твар. Нельга дазволіць, каб тапталі наш чалавечы гонар. Будучыня Беларусі наперадзе, а не ў калгаснай савецкай яме!

Наша будучыня вырастает цяпер, на Цэнтральнай плошчы Менска, дзе маладыя беларусы ахвяраваліся і стаяць за вольную Бацькаўшчыну, за справядлівасць, за новыя выбары Беларускага Прэзыдэнта.

Часам перамога вызначаецца ня колькасцю, а вытрымкай, дакладнасцю і арганізаванасцю. Менавіта гэта к 1991 годзе нам, дэпутатам Альянсу БНФ, якія складалі няпоўных 10 адсотак у Вярхоўным Савеце, але дзеянічалі рапушча, удалося, пры падтрымцы людзей на плошчы, спыніць дзеяніасць КПІСС у Беларусі і вярнуць незалежнасць Бацькаўшчыны.

З'явятаюся да ўсіх беларускіх людзей, у каго б'еца сэрца за нашу Айчыну. Падымаймася! Падтрымаем нашу моладзь! Усе на плошчу! Хопіць паранойнага хамства! Хопіць афіцыйнага публічнага абзываўнія людзей „дэбіламі”, „падонкамі”, „адмарозкамі”! Хопіць таптанання нашай мовы, нашага святога Сыцяга, нашага Францыска Скарыны ў гразь! Не павінны прымітыўныя групы грамадзтва кіраваць культурнай нацыяй.

Падымаймася! З'явятаюся да ўсіх сяброў адзінага Беларускага Народнага Фронту — на плошчу! Трба згуртавацца ўсім, настае час; толькі разам адаюмо будучыню і свабоду. Рашаючыя слова павінен сказаць салідарны народ. Кансэрватыўна-Хрысціянская Партия — БНФ падтрымлівае моладзь на плошчы і разам выходзіць на менскі брук.

Няхай лунае над намі „Магутны Божа”! Мусяць быць новыя выбары. Павінен быць беларускі прэзыдэнт. Была і будзе вольная Беларусь!

Зянон ПАЗНЯК

21 сакавіка 2006 г.

25 САКАВІКА ЛЮДЗІ ВЫЙШЛІ НА ВУЛЦЫ МЕНСКА ЗМАГАЦЦА З АНТЫБЕЛАРУСКІМ РЭЖЫМАМ

25 сакавіка на Дзень Волі з усіх канцоў краіны прыехалі людзі, каб падтрымаць жыхароў Менску ў змагарнай акцыі супраць незаконнага антыбеларускага рэжыму. К 12 гадзінам на плошчы і прылягаючых частках праспекту Незалежнасці ўжо было каля 15 тысяч чалавек (па розных ацэнках ад 10 да 20 тысяч). Спэцназу і міліцыі ўдалося частку людзей выціснуць у падземныя пераходы і ў бок плошчы Свабоды, прымяняючы грубую сілу і спэцсродкі. Але на плошчы Каастуся Каліноўскага (такую назыву плошчы Каастрычніцкай надала мужчина змагарная моладзь „вольнага гораду” 22 сакавіка) прабілася і накапілася вялікая колькасць удзельнікаў акцыі. Тут на плошчы Каастуся Каліноўскага, на месцы „вольнага гораду”, удзельнікі дэмманстрацыі плянавалі замацаўвацца і аднавіць змагарную вызвольную акцыю. Была магчымасць тут на плошчы замацаўвацца і распачаць мітынг.

Аднак у 13 гадзінай спадары Мілінкевіч і Казулін заклікалі ўдзельнікаў акцыі ісці ў сквер да помніка Янкі Купалы і павялі іх за сабой. У вялікай часткі людзей яшчэ заставаўся давер да гэтых асобаў і яны пайшлі за „павадырамі”. Мітынг ля помніка Янкі Купалы вялі памочнікі Казуліна і Мілінкевіча. Мікрофонам распарараджаўся В. Вячорка. Распарарадчык мікрофону і галоўныя выступоўцы Мілінкевіч і Казулін задалі настрой мітынгу і фактычна пагасілі змагарны дух удзельнікаў акцыі. У выкіданьнях асноўных выступоўцаў адмысловы не гучэла галоўная тэма 25 Сакавіка, тэма змаганьня з расейскай агрэсіяй, і тое, што рэжым Лукашэнкі ёсць адростак фашыстоўскага-лубянскага расейскага імпэрскага дрэва.

Заклік Казуліна ісці да спэцтурмы на вул. Акresscіна, відавочна, меў мэту адвесці актыўных удзельнікаў акцыі далей ад цэнтра горада, ад плошчы Каастуся Каліноўскага. Мілінкевіч разам з Казулінам спачатку вывелі людзей з плошчы Каастуся Каліноўскага ў сквер Я. Купалы і пасяль мітынгу Казулін павёў іх далей ад гэтай плошчы на пэрыферию горада. Напад узброенай каманды палкоўніка Паўлючэнкі на мірнае шэсьце ўнакірунку вул. Акresscіна, ахвяры гэтага нападу і кроў беларусаў кладзецца ў поўнай меры на лукашэнкаўскі фашыстоўскі рэжым і іх крамлёўска-лубянскіх ідыйных кансультантаў і спонсараў. Падзеі 25 сакавіка а таксама ўсёй „выбарчай” кампаніі патрабуюць пільнага аналізу і асэнсаванья. Гэта патрэбна для выпрацоўкі далейшых шляху змаганьня за вызваленіе Беларусі ад фашыстоўскага акупанткага рэжыму.

„Беларуская Салідарнасць”

ЗВАРОТ ДА ПЛОШЧЫ

Мушу падаць голас, якога, разумею, пачуць не пасьпепоць.

Ня йдзіце ў сквер Купалы і нікуды на пэрыферию, куды вас могуць паклікаць слабыя людзі выпускаць пару. Толькі на Цэнтральную Плошчу Каліноўскага! У гэтым сэнс. Паверце майму дасьведчанню. Акружайце рэзыдэнцыю дыктатара сваёй прысутнасцю. Дзейнічайце толькі на ягным полі. Трэба аднавіць маладзёвы намётавы лягер на Плошчы. Пастаўце дыктатара ў стан аблогі. Прабівайтесь! Нават калі сёняня ня ўласца праўбіца, гэта будзе лепш, чым збочыцы. Будзьма ўпартымі. Праб'емся заўтра. Няхай адгароджваеца ад нас калочым дротам. Фашысцкая антыбеларуская дыктатура — зньявага нацыі. Яна мусіць быць ліквідаваная.

Новыя выбары — вольная Беларусь!

Зянон Пазняк

14.00 менскага часу

25.03.2006.

НЯ МОЖНА ДАВЯРАЦЬ ПАДВОЙНЫМІ ПАДСТАУНЫМІ

Увечары 27 сакавіка міжнародны тэлеканал „Эўраньюс” штопаўгадзіны перадаваў кароткае інтэрв’ю з А. Мілінкевічам. „Адзіны дэмакрат” заявіў на расейскай мове: „Мы пробили в этой стене отверстия, сделали трещины. Но нас было слишком мало. Теперь мы отходим и прекращаем штурм крепости, мы берём её в осаду...”

Вядома, якія „отверстія” рабіў Мілінкевіч з сваёй камандай на працягу драматычных падзеяў 19-25 сакавіка. Ён заклікаў беларускую моладзь „разойтісь по домам”. Мілінкевіч прыкладаў усе намаганыні, каб народныя пратэсты былі як мага хутчэй скончаны, і пра іх усе як мага хутчэй забыліся. Калі патрыёты абсьвісталі яго, „адзіны” ўжыву іншую тактыку. Увечары 19 сакавіка ён зьвёў тысячы патрыётаў з цэнтра Менску (з Каstryчніцкай плошчы) у бок, падалей ад палаца дыктатара — павёў людзей „ускладаць кветкі” на плошчы Перамогі. Той жа самы манэўр ён паўтарыў 25 сакавіка. Ён заклікаў людзей, якія ўжо былі блізкі да тактычнай перамогі (вяртання народу „Каstryчніцкай плошчы” — Плошча Кастуся Каліноўскага), пакінуць адваяваную ў рэжыму пазыцыю і адступіць, адкаціцца ў сквер Купалы,

дзе запісныя псеўдаапазыцыянеры пачалі забаўляць людзей сваімі прамовамі. У выніку быў страчаны рэдкі шанец зноў паставіць намёты на Плошчу Кастуся Каліноўскага і працягнуць пэрманэнтную акцыю пратэсту.

Аднак імітаторы на гэтым не спыніліся. Казулін павёў сотні людзей на край гораду на Акрэсьціна — пад дубіны спэцназу. Мілінкевіч змаўчай, не спыніў людзей. А калі адбылася трагедыя, ён тут жа адрэзваў асуздзіў Казуліна. На наступны дзень, атрымаўшы „параду” (з Масквы), ён зноў пачаў называць Казуліна сваім калегам і замітусіўся.

А праз два дні — 27 сакавіка — Мілінкевіч ужо заяўляе міжнародным тэлеканалам, што „мы отходім...” Любянская палітэхнолягі ўпэўненыя, што ім удалося падавіць рэвалюцыі ўздым беларускага народу, што вулкан народнага гневу патух. Цяпер падстаўны Мілінкевіч будзе зноў ездзіць па брусэлях і берлінах ды распавядыць, як „протестуючіх было мало і мы отложілі всё лет на пять”.

Пара ўжо зразумеець — намэнклатурны рэурсынік Мілінкевіч не прадстаўляе народную беларускую рэвалюцыю. Ён ездзіў ня толькі па Эўразіі, але і да сваіх сапраўдных гаспадароў у Маскву, дзе атрымліваў парады адначасна на інспірацыю і на тармажэннне, (а потым і на выгасанье) нашай рэвалюцыі. Але рэвалюцыя ўжо не пагасыне.

Мілінкевіч, так сама як і Казулін ня ёсьць сапраўдныя беларускія змагары. Яны фальшывыя, зробленыя не ў Беларусі. Неабхідна адкрыта казаць пра гэта.

Янка Базыль

ХАПУН У КРАІНЕ ЧУЖОГА РЭЖЫМУ

(Мілаванава:) „Схадзілі мы з мужам у ГУМ... Падарунак для сястры выбрали. Да вучобы заставалася гадзіна, вырашылі прагуляцца да плошчы Перамогі. Ну і дагуляліся. Падышлі людзі ў цывільнім. І яны ж нас адвезылі на Акрэсьціна. І ўсё, прыпаялі артыкулы. Да гэтага я палітычнымі пытаннямі не цікавілася.

(Насыця:) „Непасрэдна ў камэры я шмат даведалася пра палітыку, якой раней не цікавілася, бо вучуся на архітэктурным факультэце, па мастацкай спэцыяльнасці... Разам з Насыцай адбывала пакараньне яшчэ адна Насыця — Кавалёва. Як гаворыцца, села зусім ні за што: (Насыця:) „Дзяўчынка вучыцца на факультэце тэалёгіі і багаслоўя. Дэкан у іх — Філярэт. Датэрмінова прагаласавала, пры-



**Выступае Юры Беленкі.
7 красавіка ў цэнтры
Менска — на плошчы
Кастуся Каліноўскага
сабралася больш за 200
патрыётаў. Юнакі і
дзяўчата высака ўзвінялі
нацыянальныя Бел-
Чырвона-Белыя Сцягі,
разарнулі транспаранты:
„Не — фашызму!”, „За
вольную Беларусь!”,
„Фальсіфікат
— не прэзыдэнт”. Гэта быў
пратэст Кансэрватыўна-
Хрысціянской Партыі
— БНФ супраць фальшивай
інфігурацыі Лукашэнкі.**

ехала на вучобу. Выйшла з мэтро. Яна з валізкай была, бо ў інтэрнат не паспяўвала, а ў валізы — рэчы і ежа. У пераходзе да яе і падышлі. А потым троє сутак далі на судзе.

Зь яшчэ адной выпадковай ахвярай міліцыйскага хапуну — актывістам БРСМ, Насьця Мілаванава ехала на суд у адным аўтобусе. (Насьця:) „Хлопчык, якому далі сем сутак. Ён едзе ў аўтобусе, стукаецца аб школу і кажа: „Актывіст БРСМ, ляўрэат лукашэнкаўскай прэміі... Ну што я тут раблю?!” I так ўсю дарогу грукаўся ілбом аб школу...”

(Паводле радыё „Свабода”)

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

„Мабыць, найбольш страшны момант для мяне — гэта разгон нашай маленкай дзяржавы (палаткавага лягеру на плошчы Каліноўскага). Дзяржавы са сваёй адміністрацыяй, межамі, сваімі законамі і духам братэрства. Наступныя дні нагадваюць калейдаскоп, але ж толькі зь цёмнымі фарбамі. Акрэсціна. Суд. Жодзіна. Да-гэтуль дзіўнымі ўзгадваюцца слова судзьдзі: „Выкрикивали ли вы антигосударственный лозунг „Жыве Беларусь!”?”

*(Словы беларускай дзяўчыны.
Паводле радыё „Свабода”)*

РАЗДУШЫМ ФАШЫСЦКУЮ ГАДЗІНУ

Як вядома, 25 сакавіка Мілінкевіч, Казулін і „прімкнуўшій к нім” Вячорка прыклалі намаганыні, каб адвесці ад Каstryчніцкай плошчы з цэн-

тру Менску на пэрыферию дзесяткі тысячаў змагарных беларусаў. Людзі, не падманутыя падстаўнымі, разумелі, аднак, што выступаць за вызваленне палітычных вязняў, а таксама за вызваленне нашай краіны ад гэбізму і прапарасійскага рэжыму трэба было менавіта на плошчы ў цэнтры сталіцы, а не ў бессэнсоўных і тупіковых паходах па ўскраінах. Аднак Казулін гукнуў сваё „Даёшь!”, а Мілінкевіч і Вячорка змаўчалі (хача ў іх быў мікрофон) і не спынілі людзей. Хітруны, як заўсёды, чакалі, а што з усяго гэтага выйдзе ды як бы гэтым пакарысташа. Што атрымалася — вядома. Калі пабілі людзей, Мілінкевіч тут жа назваў Казуліна „правакатарам”. Цяпер Мілінкевіча, нібы тую гутаперчавую ляльку, зноў цягаюць па замежжы, а тварішч Казулін сядзіць ў турме. Москва тузae сваім марыянэткамі як хоча. Жорсткі і бессаромны спектакль, між іншым. Колькі ўжо такіх „мудрацоў” прастакоў-беларусаў, што пагадзіліся гуляць з Москвой, яна кінула ў грязь, утаптала і нават зьнішчыла. (Карпенка, Чыгір, Марыніч, Домаш, Ганчарык, Ганчар і іншыя авантuryсты — дзе яны цяпер?) А так жа верылі, так ездзілі ў тую Москву. Але не зарастае съцежка дурняў і дарога здрады. Ганебны лёс чакае і гэтых чарговых маскоўскіх сяброў і трусылівых думачкі, што калі-небудзь удасяца Москву абдурыць.

Цяпер выглядае, што крывавая апэрацыя рэжыму была заплянаваная заранё. Журналісты, якія паводле свайго прафесійнага абавязку пайшли разам з калёнай, некалькі разоў пачулу радыёперамовы паміж міліцыйскімі афіцэрамі. Тыя казалі пра неабходнасць нападу на людзей на нейкім бязлюдным адкрытым месцы.

Карціны з'верстваў спэцназу, зьбіцця жанчынаў, забойства і нанесення цяжкіх траўмаў мірным людзям — усё гэта моцна ўразіла беларускае грамадзтва. Дагэтуль невядомы лёс некалькіх ахвяраў фашыстоўскага нападу. Покрываем сакрэтнасці („дзяржаўнай тайны“) рэжым спрабуе схаваць ад беларусаў і ад усяго съвету жудасную праўду пра сваё злачынства.

Стала вядома, што з'верскай акцыяй непадалёк ад тэатру музкамэдыі камандзаў сумнавядомы начальнік спэцназу Зыміцер Паўлючэнка (не так даўно ўзнагароджаны ордэнам РПЦ за „благіе дзеянія” асабіста товарышчам Філарэтам). А штабное кіраўніцтва нападам на беларусаў з'яздзіўся на Вік-



20 сакавіка 2006 г. Плошча імя Каастуся Каліноўскага (Цэнтральная) у Менску.

тар Лукашэнка, „помошнікі презідзента по нацыянальнай бэзопасности”. (Кажуць што сынок „почішче папы“.) Такім чынам, вынішчэнне Беларусі і забойства беларусаў сталася ўжо справай „сімейнага падраду“. Назіраючы за чарговым „подзвігам“ шклоўскага крон-прынца, беларусы ўсьвевадмліоць, што паступова фармуецца мясцовая калгасна-гэбоўская дынастыя (а дакладней — пачка).

Чую праграму выконвалі асобы і структуры марыянэткавага рэжыму? Адказы на гэтыя пытанні дае сама жыццё. Увесе цывілізаваны съвет суроўца асудзіў злачынства рэжыму, таксама як раней назваў фальшивымі „выбары“, праведзеныя дыктатурай 19 сакавіка. Грамчэй за ўсіх кричала пра „дэмакратычны выбар беларускага народу“ і пра „сакрушальную перамогу Лукашэнкі“ менавіта Москва. Лубянскі „папа Карла“ нахваляў свайго шклоўскага Бураціну.

Менавіта Москва пасля кравапраліцца 25 сакавіка выказала поўную падтрымку фашыстоўскай акцыі антыбеларускага рэжыму. У заяве міністэрства замежных справаў РССЕ ад 29 сакавіка гаворыцца: „Для предотвращения противоправных действий правоохранительные органы предприняли меры по восстановлению порядка, которые привели к вынужденному задержанию некоторых участников этого несанкционированного шествия“. Пря забойчыя дзесяніні і жорсткае зьбіццё людзей спэцназам у маскоўскай заяве няма ані слова.

Адразу пасля псеўддавыбараў рэзка актыўізавалася дзеянасць Москвы па рэалізацыі каляняльной праграмы „союзного государства“. Крэмль-Лубянка съпяшаюцца, баяцца згубіць час, лезуць напралом, каб хутчэй заштурхнуць Беларусь у сваю крывавую жудасную імперыю. Маскоўцы бацаць, як усё больш людзей у Беларусі разумеюць каштоўнасць дзяржаўнай незалежнасці і недапушчальнасць, гібельнасць аб'яднання з расейскай імперыяй. Маскоўскі мафіёза П. Барадзін, генсек нелегітymнага „союза РФ і РБ“, зашумеў у СМИ пра актыўізацыю „інтэграцыйных працэсаў“. У № 13 штотыднёвіка „Аргументы і факты“ мафійны генсек быў вельмі шчыры. Цытуем: „Запад ему (беларускаму народу) спокойной жизни не даст. Да и настроение белорусов я вижу. Для них союзное государство — это рабочие места“. Расейская імперыя рукамі сваіх наймітаў разбурыла беларускую эканоміку, штучна пераарыентавала на сабе нашу гаспадарку і гандль, раскідала сотні тысячаў беларускіх сем'яў, а цяпер заяўляе, што „рабочіе места“ ёсьць у Падмаскоўі і Сібіры. І нават у гэтай крывадушнасці Барадзін крывадушны двойчы. Навошта ж будаваць „союзное государство“, калі і без яго ўжо цяпер паўтара мільёны беларусаў вымушаны працаўаць на рабскай працы ў РССЕ?

Але цытуем Барадзіна далей: „Думаю вполне возможно в апреле-мае 2006 года провести референдум по Конституционному акту Союзного государства. А уже осенью его принять. Зимой — избрать общий парламент. Президента и вице-президента можно выбрать уже в 2007-2008 годах“. Вось як засыпяліся, як задрыгілі ножкамі, баяцца спазыніцца.

Што ж за „союз равноправный“ прапануе нашаму народу Москва? Барадзін: „Создание нашего союза — первый шаг к восстановлению всего постсоветского пространства. Только без всякой идеологии, на чисто экономической основе. У всех останутся гимны, гербы, «Мерседесы», приёмы, поцелуй... Но будут общая Конституция, валюта, общие границы, таможенное пространство и т.д.“ Пад „і т.д.“ беларусы павінны ясна разумець, што будзе „общая армія“ і „общая война на Кавказе“, „общіе братскіе могілы“ для маладых менскіх, разансікіх, гомельскіх, архангельскіх і магілёўскіх хлоцаў-жайнероў. Страшная шчырасць цыніка Барадзіна агаломшвае — Москва не хавае ад нас свайго пляну зынішчэння Беларусі. (Як не хавала, дарэчы, пляну стварэння падстаўных прамаскоўскіх кандыдатаў на беларускіх выбараў, беларусы, маўляў, дурні, перад імі, як перад скіцнай, можна гаварыць голасна — яны ўсяроўна нічога не разумеюць. Як важна ўсё-такі быць нацыяй і любіць сваё, каб разумець, што зь людзьмі робяць.) Москва навучылася ад гітлерцаў цынічнай просталінейнасці зваротаў да сваіх ахвяраў. Пералічнўшы па парадку ўсе галоўныя інстытуты дзяржаўнай незалежнасці, якія зьбіраеца зылквідаваць Москва, Барадзін пакідае для шклоўскай лапцюжнай эліткі „пріёмы“, „поцелуй“, герб БССР з капустай і „гімн“ пра „Мы, беларусы, з братніяю Руссю...“

Прычым, маскоўскія імпэрыялісты гатовыя рабіць рэванш ўжо без усялякай ідэялгіі — без свайго камунізму. Для іх галоўнае — захапіць, вярнуць сабе страчаныя тэрыторыі і масы работнікаў, каб яшчэ колькі часу ўтрымацца пры ўладзе, зынішчаючы і свой расейскі, і астатнія паняволенныя народы. Барадзін працігвае: „Может быть, без Прибалтики, без Грузии. Казахстан, я думаю, войдёт в состав Союзного государства в ближайшее время. А потом войдёт и Евросоюз“. Пуцінскі вар’ят на поўным сур’ёзе разважае пра аднаўленне савецкага саюзу ў былых межах. І нават з імпэтом Астапа Бэндэра ў Новых Васюках ён прадказвае далучэнне да маскоўскай імперыі ўсёй Заходняй Эўропы. Але першымі ў гэтым ідэёпкім праекце ўсё ж павінны быць беларусы. Намі, нашымі дзецямі жудасная імпэрыя зьбіраеца ўгнаіць атрутную глебу свайго навязылівага пляну захопу съвету.

Настаў час зразумець, што адбываеца ў нашай краіне, і хто вядзе нашу Беларусь да катастрофы. „Звычайны фашызм“, які мы ўбачылі ў дзеяньні 25 сакавіка ў Менску — гэта расейскі фашызм. Фашызму беларускага няма і на можа быць. Нашу краіну зынішчаюць злачынцы з шклоўскай вертыкалі і прысыцьбнутай да яе пэўдаапазыцыі — усе яны служаць імпэрыялістичным інтэрэсам фашыстоўскай Москвы.

Спыніць іх, не дапусыць катастрофы можам толькі мы — беларусы, гаспадары гэтай зямлі. Яднаймася пад съятым Бел-Чырвона-Белым Сцяягам у антыфашистоўскай барацьбе супраць расейскай імперыі за Волю, Гонар і Незалежнасць Беларусі. Ўставайма на барацьбу з гэбізмам. Раздышым фашысцкую гадзіну!

Юрка Марозаў

МОЙ ШЛЯХ ДА БЕЛАРУСІ

(Урывак з успамінаў. Да 10-годдзя БНФ)

Выбары. Папярэдняе вынікі выбараў, як правіла, становяцца вядомымі ноччу, у дзень выбараў. Мы чакалі агульных вынікаў, бо ніхто не перажываў „за сябе“, усе хваляваліся за Фронт. У гэтую ноч да фрontaўскай „інфармацыі“ дазваніцца было складана. І вось першыя звесткі: Пазыняка выбраў з першага туру галасавання! Але далей мы даведаліся, хто з фрontaўскіх кандыдатаў, адзін за другім, „не прайшоў“ на другі тур, ці дакладней сказаць, каму не далі праісці: падліковыя камісіі ўсе былі „схоплены“ КПБ. Гэта быў першы, вельмі моцны ўдар. І на ўсе яго здолелі вытрымаць...

Потым пачаліся бясконцыя новыя і новыя давыбары, але істотна павалічыць Апазыцыю БНФ у Вярхоўным Савеце не ўдалося.

Не прайшла ў Гарсавет і я. Выбары па маёй акрузе абавязыцілі не адбушыцца, бо ў галасаванні прыняло менш 50 адсоткаў выбаршчыкаў, хоць у выніку галасавання па маёй акрузе сярод пяці кандыдатаў перамога была за мной.

Праз два месяцы былі абвешчаныя дадатковыя выбары. Сябры прапанавалі мне паспрабаваць яшчэ раз, каб (калі ўжо на выйграць), дык ня даць праісці намэнклятуры. Я пагадзілася. І пачаліся ізноў цяжкія дні працы ў дварах, на сходах, на мітынгах. Як заўсёды, са мной быў мае сябры-фрontaўцы. У дзень выбараў яны наладзілі сур’ёзны кантроль за галасаваннем і падлікам галасоў на выбарчых участках. Мы (чалавек дзесяць) чакалі вынікаў у мяне дома. Калі першай ночы вынікі сталі вядомыя. Я перамагла трох канкурэнтаў.

Мы абдымаліся, съмяяліся, гаварылі, гаварылі. Кожны з маіх сяброў радваўся за маю перамогу, як за асабістую, бо ўспрымалі яе як перамогу Фронта. Развітваючыся з сябрамі, я запэўніла, што ўся мая дзеянасць у Гарсавеце будзе ад імя Фронту і дзеля Беларусі.

* * *

Бяспрэчна, лёс Беларусі, яе будучыня вырашаліся ў Вярхоўным Савеце. І тут было вельмі важна, якая колькасць ад агульнага складу дэпутатаў належыць прадстаўнікам Беларускага Народнага Фронта. На жаль, іх

у Вярхоўным Савеце 12-га скліканья аказалася вельмі мала: Апазыцыя БНФ склала менш 10 адсоткаў. І не перастаеш зьдзіўляцца, як многа зроблена гэтымі людзьмі, як бліскучая яны перамагалі халюёў страшнай таталітарнай сістэмы. Гэтыя людзі навечна ўвайшлі ў гісторыю нашай Бацькаўшчыны як герой-змагары за яе Свабоду. Іхнае жыцьцё гэтыя пяць год было падпрадавана змаганню. Яны не шкадавалі сілаў. Гэта было цалкам ахвярнае жыцьцё.

Раніца 12-га красавіка 1995 года ніколі не сатрэца з маёй памяці. Тады, скрыстаўшы ўсе магчымасці парламэнтскай барацьбы, каб ратаваць Бацькаўшчыну, дэпутаты Апазыцыі БНФ ў Вярхоўным Савеце 12-га скліканья пайшлі на надзвычай мужны ўчынак — аб'яўленне галадоўкі ў залі каля трывуны парламанту ў знак пратэсту супраць грубага парушэння Канстытуцыі Лукашэнкам і пракамуністичным парламантам, падрыхтоўкі незаконнага рэфэрэндуму і здачы дзяржаўных інтаресаў. Сваёй нечаканай галадоўкай яны паўплывалі на вынікі парламэнцкага галасавання і перамаглі. Дэпутаты не прагаласавалі за антынацыянальную пытаньню рэфэрэндуму. Але ноччу Лукашэнка ўвёў у парламант войскі. Дэпутаты Фронту быў збіты і вывезены з парламанту. Пытаньню рэфэрэндуму пад пагрозай вайсковай сілы быў незаконна перагласаваны і пераразцверджаны з парушэннем закону.

Пра гэта мала гаварыць „у агульных рысах”, гэта прадмет спэцыяльнага дасыльдання. Мяркую, яно будзе зробленае нашымі гісторыкамі, палітыкамі, вучонымі, пісьменнікамі. І вельмі важна, каб гэта адбылося хутчэй, пакуль на съцерлася з памяці ніводная дэталь дзейнасці парламэнтскай Апазыцыі Народнага Фронту ў Вярхоўным Савеце 12-га склікання, бо кожны іх дзень жыцьця быў унікальны...

Так з восені 1990 года ўсё жыцьцё Рэспублікі, а значыць і дзейнасць мясцовых Саветаў, былі звязаны з падзеямі ў Аўгустынскім залі.

Менскі Гарсавет. Калі я прыйшла ў Менскі Гарсавет, аргамітэт па падрыхтоўцы першай сесіі ўжо працаваў са складу абраных дэпутатаў з першага туру. Была ўжо ўтвораная і *Дэмакратычная пыні*, у якую ўвайшло чалавек сорак. Фронтаўчай і „спачувашых” было, здаецца сямнаццаць. Астатнія тыя, хто на быў з камуністамі, але і да нас яшчэ толькі „прыглядаўся”. Былі абраныя трох сустарышыні *Пыні*, вызначаныя кандыдаты ў старышыні камісій, за якіх мы мусілі змагацца на першай сесіі. Асаблівія спрэчкі вяліся па кандыдатуры старышыні Мінгарсавета ад *Дэмакратычнай пыні*, бо гэта была першая за 70 гадоў дыктатуры камуністу магчымасць выбраць на такую пасаду некамуніста, чалавека дэмакратычных поглядаў.

На маю думку, гэта павінен быў стаць чалавек інтэлігентны, выхаваны, адукаваны, хто з гонарам пройдзе „медныя трубы” Мінгарсавета і за каго б было потым ня сорамна. Мне здавалася, што такім чалавекам сярод нас з'яўляецца Ігар Чарняўскі. Са мной пагаджаліся многія, кандыдатура была „праходная” („рэйтингавае” галасаванье *Пыні* паказала, што Ігар Чарняўскага падтримлівае большасць). Здавалася, Ігар возьме на сябе гэты цяжар „першага”, але я памылілася. Паразважаўшы, ён адмовіўся.

Тады спыніліся на кандыдатуры Анатоля Гурыновіча. Я ня бачыла ў гэтым чалавеку асобы, якая б адпавядала майму ўяўленню лідэра. Калі на сесіі абмяркоўвалі яго кандыдатуру на пасаду старышыні Гарсавета, камуністы задавалі яму такія пытанні, адказ на якія патрабаваў канкрэтны фармулёўкі сваіх поглядаў у адносінах да незалежнасці Беларусі, адносі-



Галіна Пазырык дэпутат
Мінгарсавета ад БНФ. 1993 г.

наў з Рәсей і інш. „А якое дачыненне вы маеце да БНФ?” — спытаў нехта. І Анатоль адказаў, што вылучаны ён не ад БНФ, а ад ТБМ (маўляў, ня блытайце). Мне гэта вельмі не спадабалася, бо ў асабістых дачыненнях з сябрамі Народнага Фронту ён дэкліраваў якраз адваротнае. Я галасавала супраць. Але гэта кандыдатура прайшла.

Да першай сесіі ў нас быў падрыхтаваны съпіс Прэзыдыума Мінгарсавета ад *Плыні*, за які мы мусілі змагацца далей.

Першая сесія Мінгарсавета паказала: большасць дэпутатаў у залі складае камуністычны блёк. Але расклад сілаў у нас атрымаўся іншы, чым ў Вярхоўным Савеце (дзе Апазыцыя БНФ склала 8 адсоткаў). Фанатычных камуністаў было менш паловы. Да іх прымыкалі кіраўнікі прадпрыемстваў, дыркторы заводаў, школ, бальшыня настаўнікаў. Разам іх была палова ці трохі болей за палову. Але ж дзвух трацей у іх не было, і гэта давала нам магчымасць блякаваць адыёзныя рашэнні, упłyваць на тых, хто спрабаваў самастойна думаць, а ня толькі слухаць загады начальніцтва. Такі шанец давала патаемнае галасаванье праз бюлётэні, калі дэпутат сапраўды мог галасаваць незалежна ад „пільнага вока”. Акрамя таго у нас з'явіліся шансы ваяваць за палову сваіх прадстаўнікоў у Прэзыдыюме. Надзеі і спрадзяянні часам становіліся радаснай упэўненасцю, што мы ўжо перамаглі...

Першая сесія доўжылася, здаецца, трох месяцаў. Галасавалі, спрачаліся, стваралі „лагаднільныя” камісіі паміж „імі” і „намі”. Нарэшце дамовіліся: *Плыні* прадстаўляе на галасаванье 7 ці 8 чалавек (гэта палова). Такая ж колькасць будзе і ад камуністаў. Съпіс Прэзыдыума будзе зацверджаны толькі тады, калі пройдуць галасаванье ўсе „узгодненыя” кандыдатуры ад двух бакоў. Таму галасаваць кожны дэпутат павінен і за „сваіх”, і за „іхніх”.

Гэта барацьба для многіх з нас была ўпершыню, у чымсьці мы аказаліся даверлівымі і наўгунімі. (Пазыней высьветлілася, што сярод „нашых”, якіх прадстаўляла на галасаванні *Дэмплыні*, аказаліся і такія, хто потым галасаваў разам з камуністамі...)

Нарэшце (ў ліпені 1990 года) абрали Прэзыдыум. Дэпутаты запісаліся ў дэпутацкія камісіі. Зразумела, дэпутат ня можа займацца ўсім адразу. Я прыглядалася, у якой камісіі праца будзе больш плённая, дзе створыцца дзеясная група дэпутатаў, і хадзіла на паседжанні чатырох пастаянных камісій: па адукцыі, па культуры, у Чарнобыльскую і па прывілеях, але потым вырашила застацца ў першых дэзвюх.

Сілаў было шмат, і жаданьне ўсюды пасыпець. Але я разумела, што трэба ствараць і ў Гарсавецце сваю апазыцыю БНФ. Пытаньне: хто яе ўзначаліць. Здавалася натуральным, што гэта павінен стаць Анатоль Гурыновіч: у яго як у першага намесьніка старшыні гарадзкай улады быў вялікія прафесійныя, быў свой кабінет, дзе можна было зьбірацца, і галоўнае — інфармацыйнае па ўсіх галінах гарадзкога жыцьця была перад ім адкрытае. Магчымасцю было няма. Думаю, каб Анатоль узўся за гэту неверагодна цяжкую, але ганаровую працу, многае магло б быць інчай.

Са згоды Анатоля, я ўзялася за арганізацыйную частку па фармаванні фракцыі БНФ і прыхільнікаў (бо большасці ў нас, зразумела, не было). Адбылося нават некалькі паседжанняў, але праходзілі яны неяк безініцыятыўна: не было пляна дзеянняў, не было і стратэгіі. У астатніх не было і вопыту працы ва ўмовах адноснай улады. Па многіх пытаннях мы часам быў занадта наўгунімі. Аказалася стварыцца апазыцыю і разгарнуць яе канкрэтную працу ў Гарсавецце — справа не такая простая і нам не пад сілу. Асноўная прычына — неставала лідэра.

Але жыцьцё ішло, падзеяў было шмат. І на кожную пасыпявала рэагаваць Апазыцыя БНФ у Вярхоўным Савеце. Мы ішлі ўсьлед, і за многія нашыя крокі мне ня сорамна і сёньня.

Калі ў жніўні 1991 года ў Маскве адбыўся путч, дэмакратычнай частка Прэзыдыума Гарсавета паспрабавала прыняць познную заяву з асуджэннем перавароту — не атрымалася: камуністы „перацягнулі”. Тады мы паспрабавалі правесці экстраординарную сесію Гарсавета — кворуму не было. І мы абрали шлях, якім надалей прышлося карыстацца ўвесе час: прыняць заяву дэпутацкага сходу. Для некаторых, магчыма, гэта падасца сёньня на вельмі важным. Магчыма, але быць дэпутатам і маўчаць,

чакаць „большасці”, таксама не выпадала. Думаю, на любом узроўні, які даступны, трэба змагацца, а ня быць пасіўнымі назіральнікамі, калі героі нешта зробяць. Што маглі, мы стараліся рабіць, хоць, зразумела, у дзяржаўным маштабе — вырашалі ня мы.

Пасля бліскучай перамогі Апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце па вяртаныні незалежнасці Беларусі і па прыняці ў Вярхоўным Саветам пад ціскам фронтаўскай Апазыцыі пастановаю „Аб часовым прыпыненіі дзейнасці КПБ-КПСС на тэрыторыі Беларускай ССР”, „Аб дэпартызацый органаў дзяржаўнай улады і кіраванья Беларускай ССР, дзяржаўных прадпрыемстваў, установаў, арганізацій і маёмасці КПБ і ЛКСМБ”, Менгарсавет стварыў дэпутацкую камісію па кантролю за захаваннем і выкарыстаннем маёмасці КПБ-КПСС і ЛКСМБ. Галасаваньне па складу дэпутацкай камісіі было „рэйтынгавае”. У выніку большую палову камісіі склалі камуністы ці падпрадкаваныя камуністам. Улік жа гэтай маёмасці быў, зразумела, у выканкама, выпадковых людзей у якім не было. Таму далейшае разъмеркаваньне маёмасці фактычна ішло па-за межамі нашага кантролю.

Адказнасць за захаванье ўзятай пад ахову маёмасці была ўскладзена на намеснікаў старшыні выканкама Ул. Ярмошина і Г. Нікіценку... А супрацоўнічак ўзялі з Саветам Міністраў, якім кіраваў В. Кебіч. Карціна ясная. Вось бы дзе спатрэблілася цвёрдая рука намесніка старшыні Гарсавета, якой у „нашага” прадстаўніка А. Гурыновіча, на жаль, не было.

Важнымі рашэннямі гэтай сесіі яшчэ былі наступныя: а) даручэнні Камісіі па культуры, ахове і адраджэнні гісторыка-культурнай спадчыны ўнесыці на зацвярджэнне выканкама прапановы па перайменаванні вуліцаў, плошчаў і выкарыстанні помнікаў манументальнай прапаганды ў г. Менску; б) падтрымаць рашэнне Прэзыдыума Вярхоўнага Савета БССР аб уключэнні ў парадак дня наступнай сесіі пытання „Аб назве, дзяржаўным гэрбе і дзяржаўным сцягу Беларускай ССР”; в) падтрымаць пастанову Вярхоўнага Савета БССР „Аб забесьпячэнні палітычнай і эканамічнай самастойнасці Беларускай БССР”.

Апазыцыя ў Вярхоўным Савеце дзейнічала аператрыўна і паспяхова. Але, на вялікі жаль, пытанье аб новых выбарах (па ўсё той жа прычыне камуністычнай большасці) правесці не ўдалося: улада засталася старая. Але тое, чаго дасягнуць удалося, адкрывала пэўную магчымасці і для нас, Гарсавета.

Адным з першых рашэнняў, якога пачала намагацца Камісія па культуры — гэта змена камуністычнай сымволікі ў Менску, перайменаванье вуліцаў і плошчаў сталіцы, перабудова галоўной плошчы Менска, дзе стаяў чорны прывід Леніна.

Працаўвалі шчыра. За вельмі невялікі час былі падрыхтаваны і абрэзаны рашэнні аб вяртаныні беларускай сталіцы яго гісторычнай назвы Менск, аб сцягу і гэрбе Пагоня на тэрыторыі Менска. Але рашэнні аб уключэнні пытання ў парадак дня наступнай сесіі прымаліся Прэзыдыюном (яго бальшыней). Тут трэба было пераконваць: многія ў тых часах проста ня ведалі анічога пра Бел-Чырвона-Белы сцяг, гэрб Пагоню. А камуністычныя газэты, радыё, тэлебачаныне прыкладалі велізарныя намаганыні, каб ablіць гразёй тое, што павінна было бы стаць для беларусаў сувязтвом.

Пасля таго, як аргументы сяброў нашай камісіі не пераканалі Прэзыдыюм, мы прапанавалі запрасіць на наступнае паседжанье аўтарытэтных гісторыкаў, якія б прафэсійна патлумачылі гісторычную сітуацыю. Так на першым такім паседжанні выступаў вядомы гісторык, прафэсар Міхась Ткачоў. Ён доўга расказваў сябрам Прэзыдыюма (ня якім я прысутнічала як дэпутат, але без права голаса) гісторыю нашай Беларусі, адкуль, зь якіх часоў да нас дайшоў Бел-Чырвона-Белы сцяг, гэрб Пагоня, потым доўга адказаваў на пытанні і ... не пераканаў. Артадоксы ашчэрыліся „намёртва”, былі і тыя, хто „сумніваўся”. Тады мы запрасілі вядомага гісторыка і геральдыста А. Цітова, які, здавалася, не пакінуў ніводнай крапкі над „і”. Але і гэта было бязвынікова: пераканаць некаторых камуністычных артадоксаў было немагчыма, яны цвёрда стаялі „супраць”. Акрамя таго, у іх быў адзін „галоўны”, на іх думку аргумант: Вярхоўны Савет не прыняў адпаведных рашэнняў па рэспубліцы, як жа, маўляў, мы можам прымаць таякі рашэнні раней!

Але мы не здаваліся. Работа з дэпутатамі ішла актыўная, усё было „на ўздыме”. Мы мелі магчымасць уключыць пытанье ў парадак дня праз галасаванье (здаецца, двумя трэцямі) на сесіі.

І вось 5 верасня 1991 года на сваій 5-й нечаргавай сесіі Менгарсавет прымае гісторычны рашэнні аб выкарыстанні нацыянальнай сымволікі:

1. Устанавіць, што ў горадзе Менску разам з дзяржаўнай сымволікай БССР выкарыстоўваецца беларуская нацыянальная сымволіка — Бел-Чырвона-Белы сцяг і гэрб „Пагоня”.

2. Усталяваць разам з дзяржаўным сцягам БССР нацыянальны Бел-Чырвона-Белы сцяг над будынкам Менгарсавета і ў залі паседжаньняў сесіі Менгарсавета.

Калі такое рашэнне пры галасаванні „прайшло”, мы не маглі ў гэта паверыць: яшчэ існавала БССР, над будынкам Вярхоўнага Савета вісеў сымвал рэспублікі СССР, а над будынкам насупраць, над гарадzkой уладай будзе лунаць наш нацыянальны сцяг! Гэта і зараз, праз шмат гадоў, прымушае нас ганарыцца няхай сабе і не такой маштабнай, але перамагай. Цікава, што за некалькі дзён да прынятага рашэння аб уз্যяцці нацыянальнага сцяга над будынкам Гарсавета, наш сцяг залунаў над ім. Знайшліся съмелыя людзі, якія яго там павесілі. Правісёу наш сцяг калі гадзіны, пакуль заўажылі. А вось 5 верасня, як толькі рашэнне было прынятае, мы ўжо павесілі яго законна і неадкладна: усё было падрыхтавана заранё. Ніхто ня ведаў яшчэ пра прынятае рашэнне. Зноў пачаўся перапалож: зыняць! А не ўдалося!

Праз тыдзень гісторычнае рашэнне па сымволіцы прыняў Вярхоўны Савет: Бел-Чырвона-Белы сцяг і гэрб Пагоня сталі дзяржаўнымі і залуналі па ўсім нашым краі.

5-га верасня 1991 года сесія Менгарсавета прыняла яшчэ адно важнае рашэнне:

1. Пацвердзіць гэрб, нададзены гораду 12.01.1591г. у выніку атрымання Магдэбурскага права ў 1499г.

2. Звярнуцца ў Вярхоўны Савет БССР з прапановай адмяніць рашэнне 2-й сесіі Вярхоўнага Савета 1-га склікання ад 29 ліпеня 1939г., згодна з якім горад Менск быў перайменаваны ў Мінск.

У выніку прынятага рашэння ў залі паседжаньня Мінгарсавета неўзабаве была ўсталявана выява гісторычнага гэрба Менска ўзору 1591 года.

6 верасня, зыходзячы з Дэкларацыі аб суверэнітэце, прынятай Вярхоўным Саветам, дэпутаты горада прынялі яшчэ адно важнае рашэнне. Камісія па культуры было даручана „...на працягу верасня 1991г. рашиць пытанье аб перайменаванні плошчы Леніна і Ленінскага праспекта”, што было паспяхова выканана: галоўная плошча сталіцы атрымала назоў плошчы Незалежнасці, а яе галоўны праспект — імя славутага беларуса Францыска Скарыны.

Мінгарыканкаму даручалася распрацаўваць і да 1.03.1993г. ажыццяўляць комплекс мерапрыемстваў па добраўпарадкаванню галоўной плошчы сталіцы, зыходзячы з наступнага:

— замяніць помнік Леніну на архітектурна-мастацкую кампазіцыю, якая б сымвалізавала суверэнітэт і незалежнасць Беларусі, нацыянальнае адраджэнне народа.

Для распрацоўкі праекта вырашана было аб'явіць рэспубліканскі конкурс. Але завяршыць гэтую работу не ўдалося...

У красавіку 91-га ўся Беларусь была ахопленая страйкамі рабочых, якія пратэставалі супраць гвалтоўнага падышэння цэнаві і нізкага ўзроўню жыцця. Гэта быў гісторычны момант і шанец, які мы, беларусы, тады, на жаль, не скарысталі.

Якраз у гэты час лідэры Народнага Фронту Зянон Пазняк, Лявон Барщчэўскі і Мікалай Заблоцкі знаходзіліся ў Злучаных Штатах з важнай місіяй: прарыў інфармацыйнай бліకады Беларусі, зацвярджэнне яе суверэнітэту у міжнароднай палітыцы, прыцягненне ўвагі да малавядомай яшчэ ў сувеце дзяржавы Беларусь. Справу яны рабілі важную і надзвычай паспяхова. Але як нехапала іх тады на Беларусі...

Галіна Пазняк

1998 г., Варшава

РЭПРЭСП Ў МЕНСКУ СУПРАЦЬ СЯБРОЎ КАНСЭРВАТЫЎНА- ХРЫСЦІЯНСКАЙ ПАРТЫІ — БНФ

Антыйбеларускі рэжым працягвае паляваньне на патрыётаў.

22 сакавіка непадалёк ад Цэнтральнай плошчы міліцыя затрымала Алега Борына (з Салігорску), сябры Сойму Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне” і Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі — БНФ. У выніку парадайнага судзілішча сп. Борына прыгаварылі да 10 сутак адміністрацыйнага зняволеня.

Уначы на 24 сакавіка падчас разгрому спэцназам намётавага гарадка былі арыштаваны сябры Сойму Фронту і Партыі Дэмітры Якаўцаў (з Гомлі), Уладзімер Раманцоў, а таксама сябры Партыі Алег Граблеўскі (з Воршы) і Леанід Мурэнка (з Навалукомля). А 12:00 сябры Партыі прышлі да муроў на Акрэсьціна, дзе сустрэлі сп. Уладзімера Юхса, які адбыў 5-дзённы арышт пасля прысуду 20 сакавіка. Трошкі пазней з брамы Акрэсьціна выехалі некалькі аўтобусаў з арыштаванымі патрыётамі, якіх павезлі на судзілішча.

Нягледзячы на шалённыя рэпрэсіі шклоўскага прамаскоўскага рэжimu, беларусы працягваюць барацьбу за вызваленіне Айчыны.

**Інфармацыйная камісія Кансэрватыўна-Хрысціянскай
Партыі — БНФ**

24 сакавіка 2006 г.

ЗЯНОН: ВЫБРАНЫЯ ВЕРШЫ

Вяртаюся дадому

Ну якая радасць!
Паўгода ня быў:
Сабачка мяне сустракае.

(„Далёкая Беларусь”) 2002 г.

Юрацішкі

Вечер забег у вакно
І прынёс у пакой
Цвіценяня пах далёкіх ліп.
Адтуль, з-за чыгункі,
Дзе канчаецца станцыя і склады.

(З цыклу „Далёкая Беларусь”) 2002 г.

Што мне нагадвае
Эты апалы сакуры цвёт?
Ах, так! Месячнай ноччу
грачыха цвіце.

2002 г., Нью-Ёрк

Бачу самотнага чалавека з котом

Усё, што ў яго ёсьць, —
Гэты ласкавы кот,
Якому нічога ня значыць
беднасць людзкай.

2002 г., Вільня

Фотаапарат

І ты па съвеце блукаеш,
Нязьменны сябра,
У кішэні маёй.

2002 г.

Жабрак папрасіў на Брадзві.
„Нават у яго — вольная бацькаўшчына”, —
Падумаў я.

Дубы

Сфатаграфаваў дубы ў жыце.
Яшчэ ў юнацтве.
Так яны і засталіся

ў памяці маёй.

2002 г.

Пах дыму

Па-над вілёнскім
мокрым дахам
Дым засылаецца пад гzymсы.
Хтось старадаўні камінок
У дзень дажджлівы паліц.
І ажывае
ў душы

Беларусь.

2002 г.

Водар настурцы

Дожджык ноччу адшумеў.
Толькі выйшаў на ганак
чучль съвет —
Тонкі водар настурцы
ў летняй цішы
Над срабрыстай расой стаіць.

1983 г.

У ханскім палацы заходжу ў пакой фантанаў

Толькі жорсткі,
чулылівы ўсход
Мог прыдумаць
сълязы фантан.
Задуменна гляджу
на крывыя ятаган,
Ручка зашмальцевана.

1992 г., Бахчысарай

Чужая вуліца

Не сціхаєща шум. Нават ноччу.
Піларама машын за чужым вакном,
Заглушае паўночны вечер.

2004 г.

Бадзячыя сабакі

Толькі й прыходзяць, каб іх пакармілі.
І адразу зьнікаюць бадзячы.
Колькі я бачыў такіх сабак.

2004 г.

* * *

Толькі вольны чалавек
Жыць ня можа бяз Бацькаўшчыны.
Раб любіць месца,
Дзе задаволеныя
Яго патрэбы,
І плюе на сваю Зямлю.
Колькі разоў я назіраў гэта тут,
У краіне мігрантаў.

Сырая восень

Заблукаў я ў вёску праз лес.
Бульбоўнік на стагірах
Пад дажджыкам мокне.

(З цыклу „Далёкая Беларусь“) 2002 г.

Восень пад Трабамі

Бязълюддзе. Дажджыць.
Цёткі на роварах
Гамоняць на ўсю дарогу.

(З цыклу „Далёкая Беларусь“) 2002 г.

Балтымор уздоўж чыгункі

Аблезлія трушчобы,
съмецыце, гразь,
Закопчаныя шыбы...
Як існуе,
Пра што тут марыць
Вольны чалавек?

2002 г.

Альтэрнатыва съмяртэльнаму ворагу

Каму няма чаго выбіраць —
Таму проста.
Калі музу ці меч —
Лепей меч,
Калі хочам быць.

Далёка

Скрозь лісьце на двары
Мігціцца сонца бліск.
І ўсё чужое.
2003 г.

Грушка

О, не забыць мне
(Можа, я захварэў?),
Як грушка цвіла
Перад домам майм.
Кожны дзень не магу забыць.

(З цыклу „На чужынне“) 2003 г.

* * *

Месячнай ноччу
Пераходзіў я ў брод Гаўю
І жменю вады зачарпнуў
Разам з поўнай.
Люляеца срэбраны круг.

(З цыклу „Пятыны“) 2003 г.

Рака Дэлавэр

Па старой праіндзейскай рацэ,
Між лясістых гор,
На фарбованых лодках
Плывуць з рогатам бледнатварыя,
Кока-колу п'юць.

2003 г., Канектыкут

* * *

Калі ў Варшаве за вакном
Шапоча даждж асеньні,
Мне ўяўляеца тады
Над Браславам макрэль
І дранка шэрая, і дахі,
І хвалі возераў бягуць,
Змываюць мае съяды.

2003 г.

На беразе акіяна гляджу ў бок Беларусі

Там зыходзіцца неба з вадой,
Набягаюць халодныя хвалі.
Дзе ты, мая найлепшая?
Не магу адарваці вачэй
Ад ружовай палоскі зары.

2003 г.

2002 год

Чым больш вершаў, тым больш утрыкае пахітыка. Разумею, што трэба кідаць. Но калі не змагаца, то як у наиволі пісаць? Гэтак думачы, я напісаў:

Каб прыглядзеца, трэба спыніцца.
А як спынішся — зарастае шлях.
Што рабіць?
Ужо й ландышы адцвілі.

2002 г.

Далёкая любімая

Калі ляціш над акіянам у самалёце і назіраеш згары мяжусу дня і ночы, адчуваеш раптам відонач і востра (да мурашак па скуры), што жывеш на шары, у пустаце. Што ён цесны і бязвыходны. І

непрытульна робіца души, якая не разумее, навошта і чаму гэты шар існуе ў бязьмежным прасторы вечнасы. I тады я напісаў:

Божа, зэлітуйся.
Мне жудасна над пустатой.
Апусыці мянэ на цёплую маю зямлю,
Дзе расце трава
I беляя воблакі ў Беларусі.
Мне нічога ў жыцці ня трэба.

2002 г.

Карова

За саветамі „ўласців” дазваліла трymаць толькі адну карову. I зрабілася яна для беларусаў съятой. Гэтак думаючы, я ўспомніў:

Мароз за съяною хлява
 аж трашчицы.
Падсцялю я табе саломкі.
Ахіну я цябе дзяружжай,
 кароўка.

(З цыклу „Далёкая Беларусь”), 2002 г.

* * *

Ноч. Месяц над туманамі.
За Гаёю пад лесам
Іржэ жарабец.

2004 г.

* * *

У жніўні цёмная ночь.
Далёка за кудрай
Дзікая качка крача.

2004 г.

* * *

Млын стаіць. Вада шуміць.
I Месяц над водой.
I галасы ў памяці майї.
I летня ночь над галавой —
Aйчына.

2004 г.

* * *

I трэба ж было мне
Пазнаць чужыні.

Але яшчэ цяжэй,
Калі яна ў Бацькавішчыне.

2004 г.

Імгненіне з жыцця ліса

У съятле фар
Зь цемнаты ў цемнату,
 як страла,
Прамільгнуў праз дарогу ліс.
Так і стаіць уваччу,
Калі ўспомню далёкі час.

1995 г., Менск

Зяюля

Няма больш шчымлівай пары —
Куваньня зязюлі вясной —
Раз, два, тры...

1987 г.

Зямля

Наперадзе — зямля.
Я ўжо яе бачу.
Толькі б даплысыці.
Толькі б хапіла сілы.
Поўна акул.
Ад доўгага плаваньня мне зводзіць ногі.
I пальцы сталі, нібы вяроўкі.
Ці думаў я калі пераплысьць акіян?
O, Зямля, цёплая і цвярдая!
Як хороша на зямлі!
Я ніколі ня думаў пра яе цвёрдасць,
На якой так добра стаяць.
O, Зямля, люблю цябе.
Абцяжарыла цела маё
I, як губка, насякла водой.
Ужо рукі ня гнуцца мае.
I холад працяў.
Стукацця мае зубы.
Я ўвесь дрыжу.
Нават дыханьне маё дрыжыць ад холаду.
I сыліна цягучая, нібы кіセル.
Плыву.
O, бераг! Ці, можа, ты мроя?
Ужо бачу людзей на беразе.
Яны такія ўрачыстыя.
У капелюшах, у прыгожых касцюмах.
Яны хороша ўсміхающа.
Маладыя жанчыны ў белых сукенках
Махаюць рукамі, вітаюць мянэ.
Плыву — і не даплываю.
Засталося няшмат.
Я таплюся ў іх на вачах.
Я ўжо захліснуўся салёнай водой
I ўраз аслабеў.
Іду на дно.
Мелізна.
Жоўты пясонач відаць.
Я дастаўся нагамі, адбіўся ад дна
I ўсплыў.
А людзі так блізка.
Ну вось жа — рукою падаць.
Ветліва ўсміхаюча мне прыгажуні і хлопцы.
Мне сілы няма да іх крыкнуць: ратуй!
Яны ж бачаць — я гіну.
Mo' баяцца яны намачыць гарнітуры
I прыгожыя сукні?
Я зноў захліснуўся.
I ўжо ледзь адпіхнуўся ад дна.
Трэці раз — не змагу.
Прыўкрасныя людзі глядзелі...
Усё.
I хлынула ўнутр у мяне вада.
I неба съямнела...
У апошні мамант я ўбачыў душой:



(фота: Вера Б.)

Дзень Незалежнасці ў старым Менску.

Прыплыла з акіяна самотная хвала —
Мо' з карабля,
А мо' камень зваліўся зь нябес —
Узыняла мяне высака ў гору
І бразнуўся я на ўзьбярэжны граніт.
Пацякля ў мяне з роту і кроў, і вада,
Але быў я жывы
Каля ног распрыўкраснае дамы,
Што ўсьміхалася ў даль акіяна.
І тут я ўглядзеў,
Што на людзі зусім
Жывапісным шнурочкам стаяць.
Хтосьці з крамы (пэўна ж, бо жартайнік)
Манекены да мора прынёс.
Мо' каб вывестрыў вечер зь іх моль,
Ці каб лепей тавар свой прадаць.
Няўцягна ўзіраюся я ў муляжы
І застыглія іх усьмешкі.

2004 г., Нью-Джэрзі

* * *

Вечер падзьме,
І з вяршыні сасны
Ападае на дол
пералётны дождж.

1984 г.

Ці былі вы?

Ці прачыналіся вы калі-небудзь на золку
У вясновым гаі,
Дзе голасна птушкі пяюць?
О, гэта рай!
А ў трауні ці былі вы калі-небудзь

Над возерам і лазой,
Дзе салоўка пяе
І захмараны месяц съвеціць?
О, гэта дзіва!
Ці былі вы у вішневай Беларусі,
Дзе ў нябесах Бог жыве
І ночы салаўіныя,
І шастакрылы Серафім,
Як над палямі звон,
Асьцерагае нас...

2002 г.

Душа

Бог ёсьць любоў.
А любоў ёсьць злучэныне душ.

* * *

Свяцло паэзіі — гэта тады,
Калі трэба заглыбіцца ў сваю душу
І ўбачыць съветласць.

* * *

Ёсьць людзі,
Што цікавяцца ўсім на съвце.
Не цікавяцца толькі сваёй душой.

* * *

Што ёсьць даражайшае за жыцьцё?
Найдаражайшая ёсьць свая душа.

* * *

Жыцьцё можна аддаць за другі свая.
Але ні завошта ня можна аддаць душу,
Акрамя любові.

2002 г.

„БЕЛАРУСЬ, БЕЛАРУСЬ...”

Чым я ававязаны Беларусі? Я ававязаны ёй тым, што да гэтага часу на ўмою добра пісаць па-польску, што назаўсёды скрывіла мне вуха, што свайг мэлёдкай заглушыла ту ю пястуюскую, сандамерскую ці келецкую інтанацию, якой я вучуся, вучуся і ніколі ўжо не навучуся. Я ававязаны ёй той насталгіяй, якая хапае мяне за рэшткі валасоў пасярод белага дня ў Варшаве, у Парыжы ці ў Манхэтане. Я ўздзячны ёй за той хвалючы неспакой, які мяне кудысьці гоніць, кудысьці гоніць, хоць стаю на месцы, гоніць кудысьці, куды я баюся дайсыці, але ўрэшце мушу дайсыці.

Беларусь, Беларусь. Чаму называешся Беларусяй, калі ня маеш у сабе белі, калі бельлю тваёй ёсьць рыжыя асенынія іржышчы, калі бельлю тваёй ёсьць сувоі шэрага палатна, распашцертыя на сонцы, калі бельлю тваёй ёсьць гарачы пот стомленых людзей. Ты павінна называцца Дабарусь, ты павінна б была называцца Добрый Зямлён Добрых Людзей.

Мае вочы поўныя Беларусі. Гляджу на Праванс і бачу пагоркі пад Ашмянамі. Гляджу на Дунай, а бачу Нёман, бачу затуманены лагодным смуткам другі бераг Нёмана. Гляджу на аўтастраду ў Лёс-Анжэлес і бачу сянную дарогу пад Гудагаемі, чую шоргат крыгай сънегу, чую востры пах конскага поту, уяўляю чырвонае ваконца самотнай хаты пад вялікай гурбай сънегу, адзінага і сапраўданага багацця гэтай зямлі.

Па-якому я ў дзяцінстве размаўляю? Ці „па-простаму”, ці „па-гарадзку”?? Ці словаў, казак, песняў больш чуў беларускіх, ці польскіх? Колькі разоў і калі пераходзі ў гэтую незаўважальную мяжу паміж беларускасцю і польскасцю?

Ты ня ўрэзалася ў людзкую памяць, Беларусь. Ты не адбірала ад іншых свабоду, не рабавала чужой зямлі, не забівала людзей з-за суседзкай мяжы. Ты мела павагу да чужых і гасцінны калач, мела для рабаўнікоў апошнюю карову і апошнюю скарынку жытнія хлеба са знакам крыжа, мела для няшчасных балеснае сэрца і беднае ня спешчанае жыццё для ахвяры. Таму мала хто цябе памятае.

Мне таксама пад канец вайны выратавалі жыццё ў беларускім доме. Простыя людзі, не маладыя і не старыя, звычайнія сяляне, скарнелыя ад цяжкай працы, магчыма, непісьменныя, калі казаць пра пісьменнасць і прафэсары, калі казаць пра веданыне псіхалёгіі і чалавечых лёсau, гэтыя простыя людзі ўратавалі мне, васемнаццацігадовому, жыццё, падарылі на дабро і зло гэтая ўсе гады, якія я з цяжкасцю пакідаў за сабой. Яны зьбераглі мяне, можа быць, толькі ад съмерці, а можа — ад шматгадовага жывёльнага існавання, ад такога вырыяну лёсу, пра які з жахам думаю ў бяссонныя ночы. І балесна шкадую, што не магу апісаць кароткага інцыдэнту, у якім яны былі цудатворцамі.

Калі ўспомню беларускае слова, калі павее вецер з паўночнага ўсходу, калі ўбачу палатніную кашуплю з сціплым узорам, калі пачую крык болю без скаргі, заўсёды застукае мацней маё сэрца, заўсёды выплыве аднекуль ціхая туга, заўсёды падпільне раптоўны холад неакрэсленых папрокоў сумлення, пачуцця сораму і агульной віны.

Беларусь, Беларусь, шэра-зялёная, з велізарным небам над лініяй галавой, ты за добрая, за лагодная, за высакародная ёсьць для нашага часу.

Тадэвуш Конвіцкі

(*Tadeusz Konwicki, Kalendarz i Klepsydra, — Warszawa, 1989, s.20-21*)
(Пераклад з польскай: Зянон і Галіна Пазьняк)

ЧАРГОВАЯ АТАКА НА ЛІТАРАТУРУ

Рэжымная агенція распалавініла „Саюз беларускіх пісьменнікаў”. Лукашысты стварылі свой прарэжымны „саюз” з малавядомых і невядомых пісьменнікаў, які ўзначаліў генэрал Чаргінец. Усё робяць па шаблону, які ўпершыню (у 1999 г.) выпрабавалі на БНФ. Тады пісьменнікі падтрымалі „прагматыкаў-расколінікаў”, якія былі нібыта за „абнаўленыне” Фронта. Цяпер, калі чарга дайшла і да

пісьменнікаў, яны раптам таксама загаварылі пра „маральны выбар”. Дайшло? Сумніваюся. Проста ў 1125 раз наступілі на граблі.

Тамаш Ракса

„СУВЕРЭНІТЭТ ХАМА”

23 лістапада А. Лукашэнка выступаў перад расейскімі журналістамі. Беларусы, якія ня ведаюць ягонай псіхікі зблізку, падумалі, што ў яго ізноў паталігічна расстроіўся разум. Вос што ён гаварыў: (Лукашэнка:) „Калі нацыяналісты на чале з Шушкевічам прыйшлі да ўлады — частку ўлады захапілі заканадаўча, бо Вярхоўны Савет усім кіраваў і ўрад прызначаў — яны, нацыяналісты, усё пад сябе падмялі. Тады расейцаў, расейскіх людзей на чамаданы былі пасадзілі цягам некалькіх сутак. Яны цяпер хочуць зноў вярнуцца да ўлады, і расейцам трэба памятаць, як яны сядзелі тут на чамаданах. Вось быў бы цуд, каб са сваёй фактычна краіны вам давялося б зьяжджаць.”

Тут няма ніводнага слова праўды, выдумка відавочная, прымітывная і дурная. Але гэта якраз і ёсьць стыль паводзінаў. Дурнота і хлусьня настолькі нахабныя, што нармальны разум ня можа паверыць што чуе хлусьню, бо ня можа паверыць, што нехта гэтак можа ілгаць. Тут тыпова гэбэльская прыём, клясычны, сумесь як казаў адзін расеяць, „лжеца, наглеца і подлеца”.

Нядайна Лукашэнка сказаў, што да ягонага выбрання на презыдэнта ва ўладзе ў Беларусі былі беларускія нацыяналісты і што „яны ўсё прапілі”.

Дакладна вызначаў тып мэнтальнасці Лукашэнкі ягоны былы паплечнік (цяпер „расчараўваўся”) былы кіраунік прававога ўпраўлення лукашэнкаўскай адміністрацыі Аляксандар Пласкавіцкі.

(Пласкавіцкі:) „Для Лукашэнкі нікога не існуе. Таму ён усіх абраў і працягвае абраўцаць, уключна са сваімі самымі блізкімі саюзінікамі. Гэта сувэрэнітэт хама, хамскі сувэрэнітэт. І яго стала яшчэ болей”.

Ганна Пашкоўская

НУ І „ТУНДРА”!

Такой цемры, гэтакай тундры я не прыпомню ва ўладзе нават за камуністамі. Вяршынний тупізму гэтага «чытацеля» вершаў Быкаў і знаўца Сапегі было канешне будаўніцтва Эрэптуум Мобіле ў 1997 годзе разам з Ваням Ціцянковым па «праекту» нейкага шызіка. Але сёньня на псеўданародным «вече» ён узыняўся яшчэ раз на ўзровень таго незабыўнага дасягнення.

Гаворачы пра адукцыю, Лукашэнка загадаў зрабіць новыя падручнікі і вярнуць старыя савецкія праграмы. (Лукашэнка:) „Чаго мы саромеемся? Ну, мы жылі ў той краіне. І Скарына быў ня толькі беларус. Ён жыў і ў Піцеры. І тварыў там. Гэта наш Скарына. Чаму мы адмоляемся, як Ленін казаў, ад гэтай вялікай спадчыны — Талстога, Нікрасава, Ясеніна і таго ж Маякоўскага, Пушкіна і іншых? Чаго? Яны жылі ў нас, былі ў нас. Яны захоплены былі нашай прыродай, нашым народам. Яны тут стваралі, пісалі. Гэта ж гонар нашай краіны. І мы павінны вывучаць гэтая творы”. (Нагадаем, што Скарына нарадзіўся ў 1490 годзе і памёр каля 1551. Расейскі горад Санкт-Пецярбург быў заснаваны рускім царом Пятром Першым у 1703 годзе, праз 150 гадоў пасля съмерці Скарыны.) А Талстой з Ясеніным і г. д. ніколі «у нас» не жылі не «стваралі», не захапляліся нашым народам etc. Вось што значыць, дзеткі, адлыніваць ад школы і ня слухаць настаўнікаў. Можна вырасці лукашэнкам.

Адам Мікія

(Паводле радыё „Свабода”,
2.03.2006.)

РЭПРЭСІІ СУПРАЦЬ БЕЛАРУСА

Тыповая практика дыктатарскага рэжыму — прыкрыцьцё палітычных рэпрэсій «навядзенінем адміністрацыйнага парадку на вытворчасці». Ахвярай адміністрацыйнага (а на самой справе палітычнага) перасьледу стаўся сп. Кастусь Кашэль, сябра Управы Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне” і Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ.

Шэраг гадоў ён працаўаў супрацоўнікам дзяржаўнага ўнітарнага прадпрыемства „Унікашмет БДУ” у Менску. Ягонае працоўнае месца ўпрыгожваў нацыянальны Бел-Чырвона-Белы сцяжок і партрэт Зянона Пазняка. Аднак, у чэрвені 2005 г. працоўныя памяшканні прадпрыемства наведаў намеснік міністра адукацыі РБ Фарына ў суправаджэнні дырэктара прадпрыемства Георгія Корзуна. Пасыля гэтага візыту адміністрацыя начала ціск на сямью сп. Кашэля. Ужо ў ліпені 2005 г., калі сп. Кашэль знаходзіўся ў адпачынку, службовыя асобы „Унікашмет БДУ” тэлефанавалі ягонай жонцы і пагражалі звольніць мужа з працы, калі ён не зьніме нацыянальны сцяж і партрэт Зянона Пазняка. Урэшце адміністрацыя скрала партрэт лідэра Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне”, а нацыянальны сцяж сарвала і кінула на стол сп. Кашэля. Патрыёт па факту пагрозаў ягонай сямье, скрадання партрэта і абразы нацыянальнага сцяжу звязаўся з заявамі ў прокуратуру, да міністра адукацыі і рэктара БДУ. Усе інстанцыі давалі адзін адказ: ціску на сямью не было, партрэт скралі законна, а „бел-чырвона-белы сцяж не з'яўляецца сымвалам Беларусі”. Урэшце адміністрацыя начала фабрыкаваць кампрамат на сп. Кашэля: груба ўмешвалася ў працэс працы і фіксавала дробныя памылкі, якія потым афармляліся як службовыя дысыцпінарныя праступкі. На сп. Кашэля наклалі некалькі спагнаныя паводле 198 арт. Працоўнага кодэкса.

Сп. Кашэль абскарджаў гэтыя спагнаныні ў судзе, але адміністрацыя не пускала яго на судовыя паседжанні. Калі, атрымаўшы афіцыйную позыву ў Гарадзкі суд г. Менска, ён паехаў у суд, адміністрацыя наклала на яго чаргове спагнаньне. А суды — раённы і гарадзкі — пакінулі ўсе спагнаныні ў сіле. Нават апошнє спагнаныне адміністрацыі, калі сп. Кашэль паехаў на суд, маючи афіцыйную позыву.

17 сакавіка сёлета Кастусь Кашэль быў звольнены з працы „за сістэматычнае невыкананье ўмоваў контракту і правілаў унутранага працоўнага раскладу (арт. 42, п. 4 Працоўнага кодэкса РБ)”. Пры чым, адміністрацыя настолькі съышлася, што ня вытрымала працэдуру звольнення: за адзін і той жа „праступак” абвясціла сп. Кашэлю вымову і звольніла яго.

Сп. Кашэль падаў касацыйную скаргу ў Гарадзкі суд г. Менска. 12 траўня ў Гарадзкім судзе сталіцы адбудзеца першае паседжаннне па ягонай справе.

Відавочна, што сапраўднай прычынай перасьледу беларускага патрыёта з'яўляецца страх прадстаўнікоў рэжыму перад нацыянальным Бел-Чырвона-Белым Сцяжам, а таксама перад асобай сп. Зянона Пазняка.

Дыктатура жыве ў страху перад нацыянальна съведамымі людзьмі, для якіх нацыянальныя сымвалы з'яўляюцца найвышэйшай каштоўнасцю. Мы назіраем працэс дэмаралізацыі і гістэрычнага крызісу антыбеларускай улады.

Інфармацыйная камісія Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ
11 траўня 2006 г.

Нумар аддрукаваны пры падтрымцы беларускай фундацыі імя Рамуальда Траўгута.

БЕЗЗАКОНЬНЕ Ў ПРУЖНАХ

Ліст намесніку старшины Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ Юрию Беленькаму

У нашым г. Пружаны мясцовая ўлада звычайна не праяўляла сваёй агрэсіўнасці ў адносінах да апазыціі. А тут напрыканцы мінулага года з зайздроснай заўзятасцю змушалі і змусілі настаўніцу гісторыі СШ № 5, сябра Партыі Жагалаву Тэрэзу Міхайлаўну падаць заяву аб звольненні.

Дзесьці пасыля 20 сінтября дырэктар школы № 5 Каўрыга Віктар Міхайлавіч выклікаў да сябе ў кабінет Тэрэзу Міхайлаўну і зачытаў ліст-данос, які, як ён патлумачыў, прыйшоў яму з мясцовага КДБ. У лісце гаварылася, што настаўніца на ўроку гісторыі ў 10 кл., знаёмачы вучняў з тыпамі дзяржаў, называў РБ таталітарнай, дыктатарскай дзяржавай.

Дырэктар запатрабаваў тут жа пісаць тлумачэнне, а потым прапанаваў звольненіца з працы.

На другі дзень ужо ў аддзеле адукацыі намеснік нач. аддзела Ляшко Кацярына Аляксандраўна з тым жа Каўрыгам ушучувалі настаўніцу, страшылі КДБ, патрабавалі самой зволіцца з працы. Настаўніца адмовілася. Тады на яе ў школе началі ціснуць: амаль на кожны ўрок ішоў то дырэктар, то адзін, то другі завуч. І прыгаварвалі: яи зволішся па палітычных матывах, то накапаем іншага кампрамату.

Прыкінуўшы, што да выхаду на пенсію засталося 10 месяцаў і што пад старасць здароўе і нервы трэба берагчы, Тарэза Міхайлаўна 29 сінтября 2005 г. падала заяву аб звольненні з працы.

Ва ўсёй гэтыя гісторыі ўдзельнічай таксама першы намеснік вертыкальшчыка-старшыні Макарэвіч Віктар Мікалаевіч.

А дзесьці 17 студзеня 2006 г. падчас збору подпісаў за Зянона Пазняка супрацоўнікам КДБ па Пружанскаму раёну быў затрыманы і дастаўлены ў іх кантору

Жук Мікалай Аляксееўч, старшина Пружанскай суполкі Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ. Зрабілі ператрус яго папераў, пасыля чаго адпусцілі. Прычыну затрымання тлумачылі тым, што нібыта хтосьці ім пазваніў, а яны, маўляў, змушаныя рэагаваць.

26 студзеня 2006 г. г. Пружаны

I. Здановіч

З Ъ М Е С Т

1. Зянон Пазняк. Треба любіць свой народ.....	2
2. Валеры Буйвал. Мы ніколі не забудзем хто падыхтаў нам атамную смерць.....	2
3. Чарнобыль — акцыя памяці і прагтэсты.....	3
4. Валеры Буйвал. Ерніцца неміаў у Беларусі.....	3
5. Валеры Буйвал. Ніяменск-расейская палітыка — крыніца войнаў і нестабільнасці.....	4
6. Сяргей Навумчык. Падзеі ў Летуве. Студзень 1991 г.....	5
7. Сяргей Папкоў. Чужая палітика	8
8. Адам Мішка. Яго не пусцілі, а ён за „сюзюнное государство”.....	8
9. «Назіральнік». Казулін	8
10. Адам Мішка. Вось яны ў натуральным выглядзе	9
11. Зянон Пазняк. За новых выбараў! За вольную Беларусь!	9
12. 25 сакавіка людзі выйшлі на вуліцы Менска змагацца з антыбеларускім рэжымам	9
13. Зянон Пазняк. Звярот да плошчі	10
14. Янка Базыль. Ня можна давяраць падвойным і падстадным	10
15. Ханун у краіні чужога рэжыму	10
16. Жыве Беларусь!	11
17. Юрка Марозаў. Раздзілім фашысцкую гадзуну	11
18. Галіна Пазняк. Мой шлях да Беларусі	12
19. Рэпрэсіі ў Менску супраць Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі БНФ	15
20. Зянон: выбраныя верны.....	15
21. Тадзюш Канвіцкі. „Беларусь...”	19
22. Тамаш Ракса. Чартавая атака на літаратуру	19
23. Ганна Пашкоўская. „Суверэнітэт хама”	19
24. Адам Мішка. Ну і „тундра”!	19
25. Рэпрэсіі супраць беларуса	20
26. I. Здановіч. Беззаконье ў Пружанах	20

Беларускія Ведамасці

Беларускае выданьне

У супрацоўніцтве з Беларускім Выдавецтвам ў Амэрыцы

Рэдакцый: Зянон Пазняк, Галіна Палачаніна

Адрас рэдакцыі: 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127

тэл./факс: (+48 22) 628 76 73

Від на старавінны будынак памяшканняў на паўночнай ускраіне Менска. Фота: Alex K.

